



# Наша СЛОВА



Газета выходзіць з сакавіка 1990 года

№ 36 (1135) 4 ВЕРАСНЯ 2013 г.

## 8 верасня - Міжнародны дзень пісьменнасці

### Дзень беларускага пісьменства



лагічна ахоплівае перыяд з 1545 па 1608 гады.

Менавіта тут, на Быхаўшчыне, доўгі час жылі і тварылі Мялецкі Сматрыцкі і Лаўрэнцій Зізаній - вядомыя навукоўцы, царкоўныя і грамадскія дзеячы XVII стагоддзя. "Граматыка" Сматрыцкага і "Азбука" Зізанія мелі вялікае значэнне для развіцця славян-

айчыннай журналістыкі; Васіль Юр'евіч Ткачоў - празаік, паэт, драматург, публіцыст.

На тэрыторыі горада Быхава і Быхаўскага раёна размешчаны шэраг гістарычна-культурных каштоўнасцяў. Сярод іх Быхаўскі замак, які з'яўляецца помнікам архітэктуры XVII стагоддзя, синагога, Грудзінаўскі палацава-

1 верасня 2013 года Дзень беларускага пісьменства адзначылі ў Быхаве

Дзень беларускага пісьменства праводзіцца штогод у першую нядзелю верасня. Канцэпцыя свята прадугледжвае паказ адзінства беларускага друкаванага слова з гісторыяй і культурай беларускага народа, адлюстраванне гістарычнага шляху пісьменства і друку ў Беларусі.

Традыцыйна Дзень беларускага пісьменства праходзіць у гарадах, якія з'яўляюцца гістарычнымі цэнтрамі культуры, навукі, літаратуры і кнігадрукавання. Упершыню, у 1994 годзе, святотныя мерапрыемствы адбыліся ў старажытным горадзе Полацку. Затым сталіцамі свята сталі такія гістарычна значныя культурныя цэнтры краіны, як Тураў, Наваград, Нясвіж, Орша, Пінск, Заслаўе, Мсціслаў, Мір, Камянец, Паставы, Шклоў, Барысаў, Смаргонь, Хойнікі, Ганцавічы, Глыбокае.

Горад Быхаў у якасці сталіцы Дня беларускага пісьменства быў абраны не выпадкова. Менавіта з быхаўскай зямлі звязана гісторыя стварэння аднаго з самых значных помнікаў беларускага летапісання пачатку XVII стагоддзя - Баркалабаўскага летапісу. Баркалабаўскі летапіс храна-

скіх моў, а іх з'яўленне стала знакавай падзеяй у духоўным і культурным жыцці Беларусі таго часу.

З быхаўскай зямлі звязана жыццё і творчасць многіх вядомых пісьменнікаў, паэтаў і літаратуразнаўцаў. Такіх як Міхаіл Іосіфавіч Мушыньскі - вядомы літаратуразнаўца, тэксталаг, крытык, доктар філалагічных навук, член-карэспандэнт НАН Беларусі, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі БССР імя Я. Коласа; Іван Міхайлавіч Баранкевіч - пісьменнік, перакладчык, аўтар адной з першых прыжыццёвых біяграфій У.І. Леніна, вядомы, як перакладчык на рускую мову твораў Я. Коласа; Міхаіл Паўлавіч Пазнякоў - паэт, празаік, перакладчык, крытык, літаратуразнаўца; Барыс Васільевіч Стральцоў - публіцыст, пісьменнік, заслужаны дзеяч культуры Рэспублікі Беларусь, кандыдат гістарычных навук, доктар філалагічных навук, прафесар, адзін з заснавальнікаў тэорыі сучаснай

паркавы ансамбль, Свята-Узнясенскі жаночы манастыр у аграгарадку Баркалабава. З апошнім з названых гістарычных аб'ектаў звязана гісторыя адной з самых паважаных беларускіх праваслаўных святынь - цудатворнага абраза Маці Божай Баркалабаўскай.

А да Дня пісьменства адразу тры новыя скульптурныя кампазіцыі з'явіліся ў Быхаве - "Баркалабаўскі летапіс", "На ростанях", "Пастушок".

"Пастушок" - падарунак Быхаву ад жыхароў горада Магілёва. Скульптура размясцілася ля ўваходу ў замкавы парк. На цэнтральнай плошчы знайшлося месца помніку Баркалабаўскаму летапісу. Скульптурная кампазіцыя, устаноўленая каля чыгуначнага вакзала, мае трайную назву: "На ростанях. Сустрэча. Развітанне". Такая задумка скульптара Андрэя Вераб'ева.

Наш кар.

На здымку: помнік Баркалабаўскаму летапісу ў Быхаве.



### 120 гадоў з дня нараджэння Юзюка Фарботкі



**Юзюк Фарботка** (сапр.: Язэп Аўгустынавіч Фарботка, 5 верасня 1893, вёска Налібокі, Менскі павет, Менская губерня, цяпер Стаўпецкі раён, Менская вобласць, - 8

чэрвеня 1956, Лодзь) - беларускі паэт, літаратуразнавец, перакладчык, удзельнік грамадска-палітычнага руху Беларусі пачатку XX ст.

Скончыў Менскую класічную гімназію ў 1914 г., да 1918 года вучыўся ў Кіеўскім універсітэце. Юзюк Фарботка паказаўся як беларускі паэт, літаратурны крытык і грамадска-палітычны дзеяч падчас I Сусветнай вайны, хаця першы верш апублікаваў у "Нашай Ніве" ў 1912 г. Наступныя публікаваліся таксама ў іншых беларускіх выданнях: "Лучынка", "Беларусь", "Вольная Беларусь", "Сьветач", "Беларускі Шлях",

"Белорусское Эхо", "Школа і Культура Савецкай Беларусі". У 1920 г. у Менску выйшла друкам яго кніга "Беларусь у песьнях". У 1918-1920 гадах уключыўся ў беларускі палітычны і культурны рух у Менску і на Украіне. Быў сакратаром місіі БНР у Кіеве. У 1920-1924 гг. вучыўся ў Віленскім універсітэце, пасля працаваў там выкладчыкам заалогіі. У 1932 годзе абараніў кандыдацкую дысертацыю. Займаўся мастацкай фатаграфіяй і дзейнічаў у "Віленскім фотаклубе" Яна Булгака. Працаваў таксама ў Ваяводскай управе ў Вільні ў сельскагаспадарчым аддзяленні. Пасля вайны арыштаваны і сасланы ў Данбас. У канцы 1945 г. пасяліўся ў Лодзь.

Вікіпедыя.

(Пра Юзюка Фарботку чытайце на ст. 7.)

### 90 гадоў з дня нараджэння Мікалая Бірылы

**Мікалай Васільевіч Бірыла** нарадзіўся 10 верасня 1923 года ў вёсцы Скварцы Дзяржынскага раёна Менскай вобласці ў сялянскай сям'і. Яшчэ ў школьныя гады праявіў цікавасць да роднага слова, і таму зусім натуральна, што скончыўшы ў 1940 годзе Станькаўскую сярэднюю школу, ён паступіў на філалагічны факультэт Менскага дзяржаўнага педагагічнага інстытута імя М. Горкага. У гады вайны М. Бірыла змагаўся з фашысцкімі захопнікамі ў партызанскім атрадзе. Інстытут закончыў у 1947 годзе і паступіў на працу ў сектар дыялекталогіі Інстытута мовы, літаратуры і мастацтва Акадэміі навук БССР. З гэтай пары далейшы лёс яго быў звязаны з Акадэміяй навук, мовазнаўствам. З прыступкі малодшага навуковага супрацоўніка М. В. Бірыла вырастаў да акадэміка-сакратара Аддзялення грамадскіх навук, якое ўзначальваў працяплы час.

У 1956-1958 гг. прафесар кафедры беларускай філалогіі Варшаўскага ўніверсітэта. З 1959 г. у Інстытуце мова-

знаўства АН Беларусі, з 1977 г. адначасова выконваў абавязкі акадэміка-сакратара. У 1982-1992 гг. акадэмік-сакратар Аддзялення грамадскіх навук АН Беларусі. Навуковыя працы ў галіне беларускай дыялекталогіі, сучаснай беларускай літаратурнай мовы, анамастыкі і лексікаграфіі. За час сваёй навуковай дзейнасці Мікалай Васільевіч Бірыла напісаў і апублікаваў звыш 200 навуковых работ.

Аўтар манаграфіяў "Беларуская антрапанімія" (т. 1-3, 1966-1982), "Націск назоўнікаў у сучаснай беларускай мове" (1986). Сааўтар прац "Дыялекталогічны атлас беларускай мовазнаўства" (1963) і "Лінгвістычная географія і групавыя беларускія гаворкі" (1968-1969; Дзяржаўная прэмія СССР 1971), "Беларуская граматыка" (ч. 1-2, 1985-1986), "Лексічны атлас беларускай мовы" (т. 1, 1992) і



інш. Прымаў удзел у падрыхтоўцы і рэдагаванні слоўніка "Славянская анамастычная тэрміналогія" (Скопле, 1983), "Слоўніка беларускай мовы" (1987). Пад яго кіраўніцтвам напісана і абаронена 20 кандыдацкіх і доктарскіх дысертацый. Узнагароджаны ордэнам "Знак Пашаны" (1976), Заслужаны дзеяч навукі Беларусі (1978).

Вікіпедыя.

ISSN 2073-7033





## У Менску завяршыўся XV Міжнародны з'езд славістаў

Каля 600 даследчыкаў цягам тыдня абмяркоўвалі ў Менску навуковыя пытанні, звязаныя са славянскімі мовамі і літаратурамі ў розных краінах свету, што для Беларусі было надзвычай важным і актуальным.

Яшчэ на пачатку з'езду ўдзельнікі форуму ад беларускай дэлегацыі выказвалі спадзяванні, што міжнародная навуковая супольнасць, акрамя пытанняў агульнаславянскіх, засяродзіць увагу на праблемах беларускай мовы, літаратуры і культуры. Падставай для гэтага - іх цяперашні заняпад. Письменніца **Ганна Кіліцына** кажа, што яе спадзяванні на з'езд спраўдзіліся часткова:

- Там так мала літаратуразнаўцаў было. Калі няма, па сутнасці спецыялістаў па беларускай літаратуры - там іх на пальцах адной рукі можна было пералічыць - то зразумела, што я незадаволеная. Бо пяць чалавек не могуць прэзентаваць усю беларускую літаратуру. Мне не хапіла жывога абмеркавання сучасных праблем.

Але тое, што на з'ездзе было мала секцый, дзе можна было б падсудзіць па праблемах сучаснай беларускай літаратуры, абсалютна не азначае, што з'езд не атрымаўся. Гэта спецыфіка з'езда славістаў, там заўсёды вядуць рэй лінгвісты. Саму арганізацыю з'езда я лічу выдатнай!

Практычная арганізацыя з'езда - яшчэ адзін важны складнік прадстаўнічага форуму. У Менску яе забяспечвалі вышэйшыя ўладныя структуры, такія, як урад, Нацыя-

нальная акадэмія навук, Менгарвыканкам. Тут без недахопаў таксама не абышлося, кажа яшчэ адзін удзельнік, пісьменнік **Васіль Якавенка**:

- З'езд быў нібыта закрытым. Да прыкладу, мне нават не дасталося праграмы. Я быў запрошаны, лічыў сябе ўдзельнікам, але пасля высветлілася, што праграма і ўсе дакументы з'езда выдаюцца толькі дакладчыкам. Калі казаць пра першыя паседжання, уступныя словы і даклады, то там яркая гучала думка, што ў нас усё добра, усё развіваецца: культура, мова, а таму з'езд і было вырашана правесці ў Беларусі, што яна мае станоўчы досвед. Досвед у нас ёсць, але з адмоўным знакам, асабліва ў галіне мовы і культуры агулам. Інакш і не магло быць, бо з'езд праходзіў пры ўдзеле і пад патранажам уладаў. Тым не менш я сустракаўся з нямецкімі калегамі, а яны даволі добра ведаюць сітуацыю, дык вось яны канстатвалі, што ўлады недастаткова ўвагі даюць развіццю беларускай мовы. Вось гэтая заўвага надзвычай актуальная. Таму гэты з'езд мог бы ўзбагаціць нас дадатковым вопытам і практыкамі. Але ў нас не прывыклі - найперш улады - прымаць пад увагу тое, што адбываецца ў свеце, што ў нас павінна быць, і рабіць нейкія карэктывы. У нас гэта ўсё ўжо даўно і назаўсёды вырашана. Таму, калі адбываецца распад беларускай мовы, то ў вярхах пра гэта і клопат невялікі.

На тое, што Міжнародны з'езд славістаў перадусім мае прынесці плён у перспектыве, спадзяецца гасць фо-

руму, паэт **Генадзь Бураўкін**:

- Гэтая падзея вельмі важная, бо ёсць магчымасць вачыма нашых сяброў, а ўсе дэлегаты і ўдзельнікі - бяспрэчна нашы сябры і сябры беларускай мовы, культуры і гісторыі, - паглядзець, як развіваецца наша беларуская літаратура, культура і што нас чакае ў будучыні. Мне падаецца, што вельмі важнымі былі выступы, якія ўсе высока ацэнілі ўдзельнікі беларускай мовы. Па-другое, усе яны з трывогай казалі, што ў развіцці беларускай мовы, дзяржаўнай мовы беларусаў ёсць штосьці трывожнае. Калі з адказнасцю думаць пра будучыню Беларусі, то гэта павінна вымусіць высокіх чыноўнікаў - перадусім Міністэрства культуры, адукацыі - задумацца. Магчыма, за тымі заліхвацкімі заявамі пра росквіт, пра развіццё розных праграм хаваюцца вельмі непрыемныя рэчы, якія яшчэ магчыма выправіць. І ў гэтым зацікаўлены не толькі мы, а ўвесь славянскі свет. Таму вось гэты з'езд павінен вымусіць наша высокае дзяржаўнае чынавенства задумацца пра тую нацыянальную палітыку, якая праводзіцца ў нашай беларускай нацыянальнай дзяржаве. А таксама пра тое месца, якое ва ўсім гэтым займае беларуская нацыянальная мова.

Міжнародны з'езд славістаў - буйны навуковы форум, прысвечаны праблемам развіцця славянскіх моваў, літаратуры, культуры, фальклору ў іх узаемадзеянні. Такія форумны праводзяцца з 1929 года кожныя пяць гадоў у розных славянскіх краінах.

**Галіна Абакунчык.**

## Крайнія аўтары і выдавецтвы



Грамадскае аб'яднанне  
"Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны"  
220034, г. Мінск, вул. Румінава, 13, тэл. 284-85-11, разліковы рахунак  
№ 3015741233011 у адр. №539 ААТ "Белінвестбанк", г. Мінска, код 739

22 ліпеня 2013 г. № 54

Міністру адукацыі  
Рэспублікі Беларусь  
Маскевічу С. А.  
вул. Савецкая, 9,  
220010, г. Мінск

Аб тэрміновым выданні на беларускай  
мове школьнага падручніка

Шаноўны Сяргей Аляксандравіч!

Да нас звяртаюцца грамадзяне Рэспублікі Беларусь са скаргай на тое, што не гледзячы на абяцанні Міністэрства адукацыі ў нашай краіне адсутнічае беларускамоўны падручнік па інфарматыцы для 6-га класа.

Таксама не выдаваліся і адпаведныя спецыяльныя рабочыя сшыткі на беларускай мове. Пра гэта пішуць і сродкі масавай інфармацыі (ЛіМ № 28, 19 ліпеня 2013 г., с. 8).

У сувязі з гэтым просім Вас да 1-га верасня гэтага года надрукаваць вышэйзгаданыя матэрыялы і забяспечыць імі ўсе беларускамоўныя навучальныя ўстановы нашай краіны.

Мы спадзяемся, што па гэтым пытанні нам не давядзецца звяртацца ў Адміністрацыю Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

З павагай,

Старшыня ГА "ТБМ імя Ф. Скарыны" А. Трусаў.



00027626

МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ  
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

вул. Савецкая, 9  
220010, г. Мінск  
тэл. 327-47-36, факс 200-84-83  
E-mail: root@minedu.unibel.by

МІНІСТЭРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ул. Советская, 9  
220010, г. Минск  
тел. 327-47-36, факс 200-84-83  
E-mail: root@minedu.unibel.by

02.08.2013 № 06-26/844/02

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Паважаны Алег Анатолевіч!

У Міністэрстве адукацыі сумесна з Навукова-метадычнай устаноў "Нацыянальны інстытут адукацыі" Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь разгледжаны Ваш зварот аб выданні на беларускай мове вучэбнага дапаможніка па вучэбным прадмеце "Інфарматыка" для VI класа і рабочых сшыткаў па названым вучэбным прадмеце. Паведамляем наступнае.

У сувязі з распрацоўкай новай рэдакцыі вучэбнай праграмы па вучэбным прадмеце "Інфарматыка" (пункт 3 Плана мерапрыемстваў па распрацоўцы новай рэдакцыі вучэбнай праграмы па вучэбным прадмеце "Інфарматыка" на ўзроўні агульнай сярэдняй адукацыі для VI - XI класаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі) тэрмін фінансавання вучэбнага дапаможніка "Інфарматыка" для VI класа працягнуты да 2015 года. Новы вучэбны дапаможнік па інфарматыцы для VI класа будзе выдадзены на беларускай і рускай мовах у адпаведнасці з Перспектыўным планам падрыхтоўкі падручнікаў і вучэбных дапаможнікаў для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі на 2010-2015 гады.

Рабочыя сшыткі па інфарматыцы выдаюцца за кошт уласных сродкаў выдавецтва "Аверсэў". Мова выдання вызначаецца выдавецтвам і аўтарам.

Намеснік Міністра

С.В. Руды.

## Іржы Марван: "Беларускую мову разглядаю ў кантэксце лінгваэкалогіі"

Чэшскі прафесар-лінгвіст Іржы Марван браў удзел у XV з'ездзе славістаў у Менску. У Лінгвістычным універсітэце ён разам з калегамі прэзентаваў зборнік артыкулаў чэшскіх і беларускіх аўтараў "Чэшскае ўсведамленне Беларусі", які выйшаў накладам 500 асобнікаў у Празе і ўтрымлівае ў сабе матэрыялы з беларускай лінгвістыкі і філалогіі, а таксама культуры, гісторыі, фальклору і эканомікі. Са спадаром Марванам пагутарыў карэспандэнт Радзій Свабода.

**- Чаму чэхі цікавяцца беларускай мовай і культурай? У чым гэтая цікавасць выяўляецца?**

- Беларусістыка ў Празе заснаваная на тым, што ў нас вельмі моцная ўкраіністыка. А калі ёсць моцныя ўкраіністы, то яны імгненна пачынаюць цікавіцца і беларускай мовай. Дарэчы, у адрозненне ад іншых краінаў, у Чэхіі іншымі славянскімі мовамі займаюцца самі чэхі. А, напрыклад, у Польшчы беларускую мову даследуюць пераважна беларусы ці ўраджэнцы Беларусі.

**- Вы інспіравалі стварэнне зборніка "Чэшскае ўсведамленне Беларусі" і прысвяцілі яго З'езду славістаў у Менску. Чаму Вам персанальна цікавая наша мова?**

- Мяне вельмі хвалююць мовы, якія знаходзяцца ў цяжкай сітуацыі. Я разглядаю іх у кантэксце лінгваэкалогіі і лінгваэтыкі. Лічу вельмі важным этычны падыход да моваў. Бо калі разглядаць мову выключна як інструмент камунікацыі і мыслення, то нам не патрэбная моўная разнастайнасць. Нават ёсць тэорыя, паводле якой да канца гэтага стагоддзя застанецца толькі тры мовы: ангельская, гішпанская і кітайская. Я не падзяляю такі падыход. Наадварот, я веру, што родная мова кожнага чалавека - гэта частка яго душы.

**- Чаму самім беларусам у большасці не цікавая свая мова?**

- Гэтае пытанне вы павінны задаваць у першую чаргу сабе. Замежнікі не могуць ведаць шмат пра ваш народ. Але я думаю, што гэта натуральны працэс постсацыялістыч-

нага перыяду. Псіхалогія сацыялізму, матэрыялізму палягала ў тым, каб ігнараваць духоўныя аспекты жыцця чалавека. Ідэя была ў тым, што іншыя мовы не патрэбныя, калі ўсе разумеюць па-расейску і могуць будаваць камунізм, карыстаючыся адной агульнай мовай. Але беларуская мова - гэта парадокс, таму што яна панесла найбольшую шкоду ў Савецкім Саюзе. Відаць, гэта адбылося таму, што яна найбліжэйшая да расейскай мовы. Армянская ці казахская мова настолькі далёкія ад расейскай, што немагчыма стварыць "транскну" ці нейкага іншага моўнага вырадка. Другая прычына - тое, што Беларусь была часткай расейскай імперыі, дзе беларуская мова лічылася дыялектам, прычым не каштоўным. Я мяркую, што беларусы доўгі час лічылі, што не належаць да цэнтра грамадства. І каб нейкім чынам далучыцца да гэтага цэнтра, яны імкнуліся перайсці на расейскую мову. Гэта не феномен: нешта падобнае можна назіраць у сітуацыі лужычанцаў, якія, каб трапіць у майнстрым,

імкнуцца да нямецкай мовы, нямецкага грамадства.

**- Што далей будзе з беларускай мовай?**

- Нягледзячы на мноства неспрыяльных фактараў, я аптыміст. Ёсць некалькі тэорыяў узнаўлення моваў, якая бліжэйшая да Беларусі - цяжка сказаць. Але дакладна можна сцвярджаць, што гэтая справа - справа маладога пакалення, людзей, якія выходзяць сябе і іншых. Гэта заўсёды элітнае меншасць. Але ад іскры пачынаецца полымя. Чым больш вы станеце еўрапейцамі, тым больш вы станеце беларусамі. Праблема ў тым, што тут застаецца жалезная заслона, якую зруйнавалі палякі і ўкраінцы і павінны зруйнаваць беларусы.

**- Апроч падабенстваў у лінгвістычнай плоскасці, што яшчэ аднае чэхаў і беларусаў?**

- Чэхія даволі далёкая, але яна можа добра дапамагчы



беларусам. Напрыклад, сваім прыкладам узнаўлення мовы. У Чэхіі прыязна ставяцца да беларусаў. У Празе шмат месцаў абзначаныя як тыя, якія звязаныя гістарычна з Беларуссю. Асобы, якія яднаюць нашыя краіны, гэта Францішак Скарына, Васіль Захарка, Міхась Забэйда-Суміцкі, Пётра Крэчэўскі, Ларыса Геніюш, Васіль Быкаў і шмат іншых.

**- Некалькі супрацоўнікаў Радзій Свабода таксама спрычыніліся да стварэння зборніка "Чэшскае ўсведамленне Беларусі"...**

- Найперш вялікі ўнёсак зрабіў Юрась Бушлякоў.

Мы з укладальнікам Міхалам Вашэчкам прыходзілі на Радзій Свабода разоў пяць, там Юрась пазнаёміў нас з іншымі сябрамі рэдакцыі. Адзін з іх стаў нашым аўтарам - гэта Ян Максімоў, які, з майго лінгвістычнага пункту гледжання, падрыхтаваў самы сэнсацыйны матэрыял для зборніка: ён сам сканструяваў новую мікрамову - падлескую. Таксама дзякуючы Юрасю мы звязаліся з Генадзем Бураўкіным, які напісаў цікавую прадмову да выдання. Юрась Бушлякоў да канца жыцця моцна перажываў за беларускую мову, нягледзячы на хваробу.





# ТАПОНІМЫ - ВОЧЫ КРАІНЫ

Ні ў адной цывілізава-най краіне свету нацыянальная тапанімія не зазнала такога глумлення, як у Беларусі. Яшчэ і сёння на ёй ляжыць адбітак дзейнасці польскай і расійскай канцэлярыі. Але найбольшы ўдзел над ёй учынілі савецкія элітныя структуры. Вось як гэта здзяйснялася на практыцы.

## Аматарскі ператрус

Як заўважыў яшчэ байкапісец Іван Андрэвіч Крылоў, безнадзейна чакаць добрых вынікаў у выпадку, калі не за сваю справу бяруцца аматары-саматужнікі. Беларусы маюць свой горкі досвед такога кшталту.

Без элементарнага ўяўлення пра значнасць тапаніміі як гістарычна-культурнага помніка і носбіта каштоўнай інфармацыі падобныя аматары распачаюць маштабную кампанію па знішчэнні нашых старажытных, нярэдка ўнікальных, адзінкавых тапанімаў.

Колькі непапраўных страт нанесена беларускай тапаніміі ў выніку бяздарных перайменаванняў! Знішчалася ўсё тое, што не адпавядала чыноўніцкаму ўсведамленню новай ідэалогіі або гучала як быццам не вельмі прыстойна. Але, да прыкладу, што ідэалагічна шкоднае неслі ў сабе беларускія тапанімы *Ліхтэрня*, *Паташня*, *Гута*, *Майдан*, *Радзіцьне*? Амаць усе яны непаўторныя і пераважна месцныя, а сабе назвы старажытных беларускіх промыслаў: *гута* 'прадпрыемства, дзе вырабляецца шкло', *майдан* 'смалакурня; печ для апалявання цэгла', *паташня* 'паташны завод', *ліхтэрня* 'прадпрыемства, на якім выраблялі ліхтары - невялікія грузавыя караблі тыпу баржы'. А што непрыстойнае пачулася некаму ў назве *Гавязна* Стаўпецкага р-на? У яе аснове ні што іншае, як назва травяністай расліны *гавязь* (націск на першым складзе), якая звычайна расце па берагах рэчак і вадаёмаў. Не зразумела таксама, дзеля чаго і дзеля каго стала ахвярай старажытнага назва *Мондзін* (першае ўпамінанне 1559 год). Спачатку яе перайменавалі на *Сиренева*, якая, па сведчання Я. Адамовіча, па-беларуску стала пісацца *Сярэнеўка*. Відаць, гэта і змуціла чыноўнікаў паўторна перайменаваць яе ў *Чаромушкі*.

У аснове тапаніма *Мондзін* нямецкае слова *монд* 'месяц'. У размоўным ужыванні так называецца лысіна чалавека, якая нагадвае па форме дыск месяца. Значыць, заснавальнікам або ўладальнікам паселішча быў чалавек з такой лысынай.

А хіба можна чым-небудзь растлумачыць замену цалкам нейтральных тапанімаў *Барок*, *Гарбы*, *Двор Левадоўскага*, *Германова*, *Адверніка*, *Мікалаеўка*, *Хацеўка*, *Хаткі*, *Куравічы*, *Шаламы*, *Пляцінічы*, *Крыжовы Лог*, *Паагоранка*, *Каўшоўка*, *Божы Дар* і шмат іншых?

Ні ў адным з афіцыйных спісаў тапанімаў не быў прастанавіты націск, з-за чаго тапанімы нярэдка працягваліся памылкова і нават трапілі ў лік абразлівых. Прыкладам могуць служыць *Мартышкі* (націск на апошнім складзе) і *Холуй* (націск на першым складзе). У выніку пераносу націску яны па асацыяцыі з мартышкамі і халуямі падпалі пад перайменаванне. Між іншым сэнс іх зусім бяскрыўдны.

*Мартышкі* паходзяць ад асабовага імя *Мартын*, якое ўяўляе сабой размоўную форму ад афіцыйнага імя *Марцін*, а назва *Холуй* паходзіць ад слова *холой* 'пясчаны нанос на беразе ракі'.

Па гэтай жа прычыне знікла назва *Язвы*. Паходзіць яна зусім не ад слова *язва* (націск на першым складзе), а ад *язва* (націск на апошнім складзе) 'пратока, праточная балачка, якая не замярзае зімой'.

Прыкладам тапанімічных кур'ёзаў сталі перайменаванні тапанімаў *Морач* у *Савецкую Морач* і *Алесь* у *Чырвоны Алесь*. Атрымаўся ідэалагічна казус, бо *морач* азначае цёмнае змрочнае балота, а *алесь* - альховае балота.

Шматлікія пераназовы спрадвечных назваў (і на рускай, і на беларускай мове) запалымнелі ідэалагічнай чырванню: *Красная Плошча* ў *Красны Пахар*, *Красны Лес*, *Красны Рог*, *Красны Свет*, *Красны Май*, *Красны Партизан*, *Чырвоны Барэц*, *Чырвоная Звезда*, *Чырвоная Знаменка*, *Чырвоная Кветка*, *Чырвоны Азарод*, *Чырвоны Агароднік*, *Чырвоны Змагар*, *Чырвоны Кліч*, *Чырвоны Пільчыч*, *Чырвоны Сцяг*, *Чырвоны Шлях*, *Чырвоны Ваняк*, *Чырвоны Рубеж*, *Чырвоны Гонтайшыч*, *Чырвоная Харкаўка*.

Ніколькі не лепшы лёс напаткаў тыя тапанімы, якія засталіся жыць. У працэсе пераафармлення беларускай тапаніміі на арфаграфію рускай мовы многія тапанімы страцілі свой першасны сэнс, форм, структурнае аблічча, арыгінальнасць. Так, на тэрыторыі Беларусі неаднаразова паўтараецца назва *Пралія*, якая паходзіць ад беларускага слова *пралія* 'памышканне, дзе мыюць бялізну'. Па-расейску яна пераагучана ў *Пральня* 'памышканне, дзе прадуць'. А тапаніму *Пранікі* 'людзі, якія займаюцца мыццём бялізны' нададзена гучанне *Прянікі* 'пернікі'.

Шматлікія спрадвечныя назвы бязвінна знішчаны і заменены нейкім ідэалагічным сурагатам тыпу *Працетарыя*, *Вініўвая*, *Рамашкі*, *Залог* *Пяцігодкі*, *Першамай*, *Возражэненне*, *Надзежа*, *Пабеда*, *Ацяр*, *Кастрычнік*, *Звезда*, *Зоранька*, *Рассвет*, *Луназарная*, *Перадавы*, *Працоўная*, *Новае Жыццё*, *Новы Лад*, *Чырвоная Зара*, *Партызанаўка*, *Прагрэс*, *Пражэктар*, *Труд*, *Бальшавік*, *Камсамолец*! Хіба гэта паўнаватасныя назвы для населеных пунктаў? Гэта пустыя штучныя знакі, якія не маюць ніякіх адносін ні да гісторыі паселішчаў, ні да аб'ектаў іх наваколя. Напрыклад, што атрымаецца, калі ў паселішчах з пералічанымі назвамі з'явіцца тапанімічны сведак нашай гістарычнай мінуўшчыны, які магло б шмат чаго расказаць не толькі лінгвісту, але і гісторыку, географу, эканамісту, этнографу.

Маючы на ўвазе тапанімію, нямецкі філолаг Вільгельм Грым пісаў: *"Ёсць больш*

*жывыя сведчанні пра народы, чым косці, дамавіны і зброя, - гэта іх мова".* У нас жа на руінах шматвекавай народнай творчасці забуяла пышная рускамоўная фантазія.

## Вёска (вуліца), як цябе называць?

Увесь гэты набор нава-твораў на рускай і беларускай мове затым пачалі даслоўна перакладаць з мовы на мову, што ўнесла страшэнную блытаніну і разнабой у сістэму беларускай тапаніміі. У выніку ўзнікла такая з'ява, як двухназоўе (*Двухназоўе - Рухавік, Красны Пахарь - Чырвоны Араты, Ромашкі - Рамонкі, Октябрь - Кастрычнік* і інш.), і тапанімы фактычна перасталі выконваць сваю асноўную наміна-тыўную функцыю - служыць адзначальным арыенцірам на мясцовасці. Падчас дыялекта-лагічных экспедыцый мне даводзілася гутарыць з жыхарамі двухназоўных паселішчаў. У адказ на пытанне, як усё ж такі называецца іх вёска, напрыклад, *Победитель* ці *Пераможца*, яны толькі паціскалі плячыма.

Надзвычайная тапанімічная блытаніна ўзнікла ў выніку перакладу тапанімаў з кампанентам *Красны* і *Чырвоны*. Назвы тыпу *Красны Большевик*, *Красны Маяк*, *Красны Октябрь* пры перакладзе зрабіліся чырвонымі: *Чырвоны Бальшавік*, *Чырвоны Маяк*, *Чырвоны Кастрычнік*. А тыя пераназовы, якія афіцыйна засведчаны па-беларуску (ёсць і такія), пры перакладзе на рускую мову сталі кра-снымі. У гэтай каламуці ўжо цяжка вылучыць беларускія спрадвечныя красныя назвы, якія ніякіх адносін да кастрычніцкай рэвалюцыі не маюць. Яны паходзяць ад старажытнага прыметніка *красны* 'адметны прыгажосцю, характам, маляўнічасцю наваколя'. Напрыклад, *Красная Слабада*, *Красны Двор*, *Краснаполле*. Першыя ўпамінанні аб іх у пісьмовых крыніцах адносяцца да 14-16 стагоддзяў, а ўзніклі яны значна раней.

Але не толькі пераклады, а і звычайная нядабайнасць можа прыводзіць да двухназоўя. Па ўсёй Беларусі сустракаюцца выпадкі, калі літаральна на двух суседніх шылдах назва адной і той жа вёскі пішацца па-рознаму: *Валеўка* і *Валюўка*, *Астрашычы* і *Астрошычы*, *Трашчычы* і *Трошчычы*, *Більцэвічы* і *Більцавічы* і пад.

Ад савецкіх часоў пануе анархія і блытаніна ў перакладнай частцы назваў нашых вуліц. Нават добры знаўца беларускай і рускай моў не ўстане прызвачацца да двухмоўя: *Крынічная - Родниковая*, *Вясёлкавая - Радужная*, *Шпалерная - Обойная*, *Чыгуначная - Железнодорожная*, *Яравая - Овражная*, *Будаўнікоў - Строителей*, *Бэзавая - Сиреневая*, *Усходняя - Восточная*, *Паўночная - Северная*, *Калгасная - Колхозная* і інш. Вядома нямала казусаў, якія ўзнікаюць на глебе перакладаў. Так, напрыклад, на вуліцы *Крынічнай* адбылося здарэнне. Міліцыянер аформіў прагакол, указаўшы назву вуліцы, напісаную на шылдзе, - *Крынич-*

ная. Залішне адукаваны следчы ўнёс гэтую назву ў паперы ўжо ў перакладным варыянце - *Родниковая*. У выніку з залы суда дакументы вярнуліся на даследаванне, бо суддзя цалкам законна пабачыў розніцу танны пры вызначэнні месца здарэння. Некаторыя самадзейныя пераклады нагадваюць анекдот. Дзяўчына напісала ліст сяброўцы. Узятая падпісаць канверт і задумалася, як назва вуліцы *Вялікі Гасцінец* будзе гучаць па-руску. Эрэш-ке напісала: *улица Большой Подарок*. Паштоўка вярнулася з прыпіскай, што такой назвы ў горадзе няма.

Горш за ўсё, што далёка не ўсе і афіцыйныя пераклады можна прызнаць адэкватнымі, бяспрэчнымі. Да прыкладу вуліца *Цагельная* перакладаецца як *Кирпичная*. А хіба вытворная аснова гэтага прыметніка *цэгла*? Калі так, то вуліца называлася б *Цагляная*, а не *Цагельная*. *Цагельны* - гэта прыметнік ад назовніка *цагельня* - кирпичный завод. А значыць правільны пераклад - *Кирпичнозаводская*.

Вуліца *Дыяментавая* перакладаецца як *Алмазная*. Але ж алмаз - гэта сыры прыродны мінерал, а дыямант - апрацаваны, адшліфаваны пэўным спосабам алмаз. У рускай мове ёсць эквівалент беларускага слова *дыямант* - гэта *диамант*. То адкуль узсяў рускі адпаведнік *Алмазная* для беларускай назвы?

Вуліца *Яравая* па-руску перакладаецца як *Овражная*. Але ў рускай мове ёсць слова *яр*, прычым яно з'яўляецца мнагасэнным: 'крутой обрывистый берег реки, озера, склона оврага; обрыв', 'овраг, лощина'. Чаму з усіх эквівалентаў пры перакладзе быў абраны менавіта *овраг*?

І такіх выпадкаў сотні.

## Замежныя госці блудзяць у Беларусі

Замежныя грамадзяне, прызджаючы ў Беларусь, дзівяцца і абураюцца з нашага вынаходніцтва па перакладзе назваў вуліц. Прыгадаем хаця б два эпізоды.

У савецкі час двое ўдзельнікаў міжнароднай канферэнцыі (у Мінску) пажадалі схадзіць у кіно. Наш супрацоўнік купіў ім білеты, паклаў іх у канверт і на канверце напісаў: кінатэатр "Перамога" ("Победа"). Ад суправаджэння нашыя госці адмовіліся. Прачытаўшы надпіс, разгубіліся. Што за рэбус? У які кінатэатр і кіравацца? Зварнуліся да дзяжурнай гасцініцы, але тая ім не дапамагла. На вуліцы нехта, відаць, не разбраўшыся, што ім патрэбны кінатэатр, скіраваў гасцей на Плошчу Перамогі. Толькі там міліцыянер растлумачыў, што ў Беларусі кінатэатры маюць дзве назвы, але на сеане яны ўжо спазніліся і абураныя вярнуліся ў гасцініцу. А назаўтра вылівалі ўвесь свой гнеў на гаспадароў канферэнцыі.

А вось зусім нядаўні выпадок. Двое маскоўскіх студэнтаў завіталі ў Мінск на музычны канцэрт. Купілі карту мінскага метра, падлічылі, колькі станій ім трэба праехаць, каб перайсці на іншую лінію. На карце гэтая станцыя абазна-

чалася як *Октябрьская*, а калі выйшлі з вагона, яна аказалася *Кастрычніцкай*. Разгубіліся хлопцы. "Што гэта за прамежкавая станцыя, якая не трапіла на карту", - падумалі яны. Патэлефанавалі сябрам і толькі тады дазналіся, што ў Беларусі, як яны выказаліся, так прыкра жартуюць з прыезджых.

## "Внести изменения, предусматривающие использование прямого перевода при передаче географических названий с белорусского языка на русский".

Такое распараджэнне прыйшло ў Тапанімічную камісію пры Савеце міністраў Рэспублікі Беларусь.

А ці магчыма ўвогуле ажыццявіць прамы (г.зн. даслоўны) пераклад нацыянальнай тапаніміі на іншую мову? У сусветнай практыцы такога прэцэдэнта яшчэ не было і, мусіць, ніколі не будзе, бо такі пераклад - справа непад'ёмная, нават калі б за яе рызыкнуў узяцца сам Бог.

Да тапанімаў нельга падыходзіць так, як да звычайных слоў, для перакладу якіх можна заўсёды адшукаць патрэбны эквівалент у перакладных слоўніках. Сэнс тапанімаў схаваны пад тоўшчай вякоў і дабрацца да яго вельмі няпроста. Гэта тлумачыцца тым, што многія словы, якія задзейнічаны ў тапаніміі, даўно выйшлі з ужытку або жывуць, але ўжо зусім у іншых значэннях. Галоўнай перашкодай для перакладу нацыянальнай тапаніміі на любую іншую мову з'яўляецца адсутнасць храналагічна і сэнсава адэкватных адпаведнікаў у іншых мовах, бо кожная нацыя развівалася па сваім, толькі ёй уласцівым сцэнарыі. Сутнасць назваў, якімі мы карыстаемся сёння, раскрываецца толькі ў кантэксце рэальнай той эпохі, якая іх спарадзіла. Напрыклад, безнадзейна шукаць эквіваленты для перакладу тапанімаў *Валоки*, *Маргі*, *Засценкі*, *Клеткі*, *Сярдняе Сяло*, *Прыдаткі*, *Наддаткі*, *Рэзкі*, *Рыскі* і інш., спараджаныя зямельнай рэфармай "Устава на валокі" 1557 г. На тэрыторыі Расіі аналагаў у яе не было.

Калі не ўлічыць гэтыя абставіны, так званыя прамы пераклад у дачыненні да тапанімаў ператвараецца ў фікцыю. Возьмем, напрыклад, беларускія тапанімы *Вялікі Двор*, *Вялікае Сяло*, *Вялікая Слабада*. У княжацкі перыяд назвы *Великий Двор*, *Великое Село*, *Великая Слобода* даваліся не за тое, што яны вызначаліся сваімі памерамі, а за тое, што належалі вялікім князям. Пацверджаннем гэтаму служыць тэкст старажытных пісьмовых крыніц: *"А Слобода Великая - то отчина великих князей"*, *"Князь Анорей Дмитриевич дал игомену Кириллу село свое Великое"*. А ў Лаўрэнцэўскім летапісе (1377 г.) паведамляецца, што вялікі князь Вяча-слаў сядзеў у Кіеве *"на Великом дворе"*. У эпоху Кіеўскай і Маскоўскай Русі апрача вялікіх князёў да вышэйшага саслоўя належалі таксама "большие бояре". Іх паселішчы, у адрозненне ад вялікакняжацкіх, называліся *Большой Двор*, *Большое Село*. На беларускай этні-

чнай тэрыторыі такога высокага баярства не існавала, а таму гістарычна апраўданымі для беларускай тапаніміі з'яўляюцца толькі назвы, у якіх словы *двор*, *сяло*, *слабада* спалучаюцца з прыметнікамі *вялікі* і не ўтвараюць антанімічную пару з прыметнікамі *малы*. У дадатак у расійскай тапаніміі без перакладу функцыянуюць назвы з кампанентам *Великий* (Великий Устюг, Великие Луки) і *Большой* (Большой Бор, Большое Село, Большой Иван). Адпаведна пераклад *Вялікае Сяло* на *Большое Село* з'яўляецца скажэннем, адступленнем ад гістарычнай праўды. Крыху іншая сітуацыя ў назвах, што ўтвараюць процілеглыя пары: *Вялікае Сяло - Малое Сяло*, *Вялікія Лені - Малыя Лені*. Але і ў гэтым выпадку не трэба спынацца *Вялікі* замяняць на *Большой*, паколькі ў перыяд узнікнення назваў *Вялікі* ў іх складзе ўжываўся не ў сэнсе 'значны паводле сваіх памераў', а ў сэнсе 'галоўны, асноўны'.

Ці яшчэ адзін прыклад. Назва *Гай* перакладаецца як *Рошча*. Здаецца, звычайныя словы. А на самай справе тут крыецца сур'езная праблема. Слова *гай* у беларускай мове абазначае не адно, а некалькі паняццяў. У "Тлумачальным слоўніку беларускай мовы" *гай* - гэта невялікі лес, звычайна лісцёвы; дуброва. У беларускім дыялекце гай - гэта: 1. лясок сярод поля; 2. малыя хваёвы лес; 3. невялікі прыгожы змешаны лясок ці частка лесу. Якое з гэтых паняццяў легла ў аснову назвы, высветліць практычна немагчыма. Тады чаму *Гай* - гэта менавіта *Рошча*, а не *Барок*, *Хвойнік*, *Дуброва*, проста *Лясок*? Больш таго, у рускай мове ёсць слова *гай*. То ці варта наогул рабіць пераклад?

Ці ёсць выйсце з гэтай тупіковай сітуацыі? Ёсць. Трэба ачысціць нацыянальную тапанімію ад наноснага сурагату, вярнуць нашыя спрадвечныя назвы, а тыя, якія сапраўды нясуць у сабе нейкі неагатыў, перайменаваць у духу народных традыцый. Так і меркавалася зрабіць падчас працы над даведнікам "Назвы населеных пунктаў Рэспублікі Беларусь" у шасці тамах. Але нас не падтрымалі мясцовыя ўлады. Ды і сама працэдура вяртання страчаных найменняў аказалася надзвычай складанай.

Па-руску назвы паселішчаў і вуліц варта перадаваць спосабам транслітарачыі (палітарна). У наш час, калі пры ААН створана Група экспертаў па нацыянальнай стандартызацыі, якая вырабляе рэкамендацыі па перадачы тапаніміі з адной мовы на другую, проста несалідна займацца сумніўнымі перакладамі.

Тапанімы - вочы краіны. З глыбіні вякоў яны высвечваюць гістарычны лёс народа, яго культурныя і духоўныя набыткі, яго менталітэт. І зусім ужо непрыстойна ператвараць нацыянальную тапанімію ў разменную манету.

Думаецца, што і нашай уладзе, і ўсім нам не ўсё роўна, што будучы высвечваюць гэтыя вочы: гісторыю і культуру народа, яго незалежнасць, самабытнасць мовы або нашу нядабайнасць, бяспамяцтва, рабалества, невуцтва і бескультур'е.

Доктар філалагічных навук, прафесар  
**В. П. Лемцігова.**



## Вішваем сяброў ТБМ, якія нарадзіліся ў верасні

Анацка Лявон Яўгенавіч  
Анісім Алена Мікалаеўна  
Анішчанка М.І.  
Арэх Мікалай Уладзіміравіч  
Асіпенка Аляксандр Георг.  
Багдановіч Алена Іванаўна  
Барада Людміла  
Баран Павал  
Барысенка Аляксандр Анат.  
Барэйка Юры Мікалаевіч  
Батура Людміла Віктараўна  
Баршчун Валянціна Дзмітр.  
Баршчэўская Алеся  
Баярэвіч Ксенія Аляксандр.  
Белакоз Алеся  
Бізень Людміла  
Бондар Юлія Сяргеёўна  
Бубновіч Ніна  
Булатава Зоя Міхайлаўна  
Булаўская Марына  
Булыга Анастасія  
Ваніслаўчык Дзмітры  
Варановіч Крысціна  
Васілеўскі Валянцін  
Васільева Галіна Іванаўна  
Васілючак Міхаіл Вікенцьев.  
Вінакурава Кацярына  
Войніч Вікторыя Іосіфаўна  
Вочка Ірына Пятроўна  
Высоцкая Таццяна Валянцін.  
Вяргей Валянціна  
Габрусевіч Сяргей  
Гадзюка Юрась Аляксандр.  
Гайдучэнка Алег Сяргеевіч  
Галубовіч Зміцер  
Гаянкова Альбіна Валер.  
Гідлеўская Людміла  
Гілевіч Ніл Сымонавіч  
Грынько Вольга Ігараўна  
Гуржоў Алеся Уладзіміравіч  
Данілюк Алег Іванавіч  
Даўгашэй Франц  
Дземідовіч Андрэй  
Дземянцей Наталля Ермал.  
Дзмітрыева Зося  
Дзягілеў Лявон  
Дзям'яненка Ванда Баляслав.  
Дранец Алена  
Дробыш Алёна Сяргеёўна  
Дрык Юлія  
Дубоўская Кацярына  
Дуганаў Алег Міхайлавіч  
Дэц Аксана Аляксандраўна  
Еўстрагоўскі Уладзімір Пар.  
Ехілеўская Кацярына Леанід.  
Жолудзеў Анатоль Пятровіч  
Жук Мікалай Мікалаевіч  
Жукоўскі Барыс  
Жытко Канстанцін Іванавіч  
Жышкевіч Людміла  
Зайка Антаніна Іванаўна  
Занкевіч Зміцер Сяргеевіч  
Збірэнка Алена  
Зяновіч Ганна Аляксандраўна  
Іванова Вольга Аляксандр.

Ісаевіч Наталля Анатольеўна  
Ісенава Марыя  
Ісмаілава Тамара Якаўлеўна  
Казак Мікалай Мікалаевіч  
Казлоўская Іна Іосіфаўна  
Каладынская Вольга Эдвард.  
Калбасіна Ірына  
Канановіч Алена  
Кандраценка Артур Сяргеев.  
Кануннікаў Дзмітры Сяргеев.  
Карпека Андрэй Валер'евіч  
Карповіч Сямён Іванавіч  
Карценька Алена  
Карэнька Зінаіда Іванаўна  
Кашчэў Алеся  
Квандзель Таццяна Уладзім.  
Кіенка Генадзь  
Колас Уладзімір Георгіевіч  
Корбут Віктар Андрэевіч  
Котчанка Уладзімір  
Коўзель Ян Уладзіміравіч  
Кошчанка Уладзімір Алякс.  
Краснагір Аляксея Рыгор.  
Краўцоў Андрэй  
Краўчанка Ала  
Крот Кацярына Міхайлаўна  
Круглік Юлія Віктараўна  
Кузьміна Галіна  
Кузьміч Вольга Аляксандр.  
Купчык Мікола  
Курдзя Антаніна Юр'еўна  
Курдо Антон Васільевіч  
Лагун Таццяна  
Лазко Любоў Іванаўна  
Лапухова Часлава Чаславаўна  
Лапцік Валянціна  
Лісай Уладзімір Аляксеевіч  
Літвін Уладзімір  
Ліхашэрт Макары Васільевіч  
Ліцьвінчук Алена  
Лужкоўская Юлія Юр'еўна  
Лукашэнка Любоў Яўгенаўна  
Лунёва Настасся  
Лызо Дзмітры Сяргеевіч  
Ляшкевіч Сяргей Іосіфавіч  
Малочка Таццяна  
Маляўка Андрэй Фёдаравіч  
Мандрык Канстанцін Алякс.  
Марзалюк Ігар Аляксандр.  
Маркелаў Валер Анатольевіч  
Марозаў Валеры  
Марук Мікалай Анатольевіч  
Марцінкевіч Ганна  
Масла Марыя  
Мацкевіч Васіль Васільевіч  
Мацулеў Мікалай Пракоп.  
Мельнікава Зоя Пятроўна  
Мельнікаў Мікалай Алякс.  
Міхайлоўская Вікторыя Люд.  
Міхалькова Алена  
Мудрова Таццяна  
Мудроў Вінцэс Леанідавіч  
Мурашка Надзея  
Мусік Святлана Валянцін.  
Навумік Зінаіда

Новік Дзьяна  
Новік Марыя Іванаўна  
Пабірушка Таццяна Валер.  
Панкрат Пётр Аляксеевіч  
Паўлініч Ліза  
Паўловіч Наталля Юр'еўна  
Паўлоўская Марыя Ігараўна  
Пацялежка Андрэй  
Петрыкевіч Валеры Міхаіл.  
Піваварчык Ірына Вайцех.  
Пінчук Мікалай Фёдаравіч  
Піткевіч Алеся  
Пятроў Дзьяніс Валер'евіч  
Пранікава Тамара  
Прасольная Вольга Анатол.  
Прыстаўка Яніна Ігараўна  
Птушка Алена Міхайлаўна  
Пузанкевіч Вікенці  
Пянкрат Пётр Аляксеевіч  
Пяткевіч Тамара Сымонаўна  
Рабоўскі Валянцін  
Разжалавец Ніна  
Рамашэўскі Барыс Іванавіч  
Савостава Наталля Юр'еўна  
Салавей Лія Мацееўна  
Саламевіч Кацярына Алякс.  
Салдатава Аліса Сяргеёўна  
Сарока Надзея  
Свяжолкін Антон Віктаравіч  
Сенчанка Наталля  
Сідар Павел  
Сідарчук Яўгенія  
Сідарэвіч Сяргей Паўлавіч  
Сметаненка Аляксандр  
Смольнік Вольга Георгіеўна  
Содаль Уладзімір Ілліч  
Станілевіч Б.А.  
Станкевіч Вячка  
Суднік Алена Вячаславаўна  
Суднік Арцём Станіслававіч  
Сусла Мікалай Валянцінавіч  
Сушаверхая Кацярына Мін.  
Сцяжко Канстанцін Ігаравіч  
Сяльверстава Святлана Яўг.  
Тарасевіч Пётр Пятровіч  
Ткачоў Максім  
Трапашка Аляксея  
Усёна Уладзімір Мікалаевіч  
Усцімчук Мікалай Мікалаев.  
Фёдарова Ірына Пятроўна  
Флярко Сяргей Аляксандр.  
Хляба Ігар Вітальевіч  
Цімохаў Сяргей  
Цыбулька Аляксандр Георг.  
Чаркасаў Л.І.  
Чэчат Лілія Пятроўна  
Шаміёнка Сяргей Эдуардавіч  
Шпірыч Раіса Сяргеёўна  
Штанок Наталля Аляксандр.  
Шульчанка Вольга Анатол.  
Шэметава Вікторыя  
Якавец Т. Я.  
Янкоў Дзмітры Уладзіслава.  
Ярмушчык Антаніна  
Яфрэмаў Алег Анатольевіч  
Яшкін Уладзімір Уладзімір.


## Да дня пісьменства ў Лідзе

1 верасня да Дня беларускага пісьменства Лідскі літаратурны музей правёў комплекснае мерапрыемства з трох вельмі каларытных частак. На першым паверсе гасцей сустракае выстава графічных работ лідскага мастака Пятра Цімафеева. На выставе прадстаўлены партрэты літаратараў і выдатных людзей Беларусі, а паколькі ў нас кожны значны чалавек - трохі літаратар, то выстава аказалася якраз да Дня пісьменства. Прадстаўлены партрэты Кастуся Каліноўскага, Анатоля Сыса, Францішка Аляхновіча, Рыгора Барадудзіна, Васіля Быкава, Генадзья Бураўкіна, Барыса Кіта, Уладзіміра Караткевіча, Янкі Купалы, Якуба Коласа, Ларысы Геніюш, Яўгеніі Янішчыц, Зосякі Верас і Алаізы Пашкевіч (Цёткі).

На другім паверсе лідскі скульптар Вадзім Вераб'ёў прадставіў партрэт беларус-



Пётр Цімафееў нарадзіўся 4 чэрвеня 1965 года ў Лідзе. У 1980 г. закончыў 8 класаў СШ №3, вучыўся ў вучэльні №55 г. Ліды. З 1983 па 1985 год служыў у Савецкай Арміі, пасля працаваў у Лідзе. Зараз вольны мастак. Жанаты, двое дзяцей, Унук Ваня ўжо малое з дзедом. У 2002 годзе прымаў удзел у выставе "Трохкутнік" у Лідзе. У 2012 годзе персанальная выстава "Партрэты музыкантаў".



кага першадрукара Яна Карцана (? - 1611), які родам з Вялічак Лідскага павету. Аўтар паабяцаў, што за партрэтам на чарзе і бюст Яна Карцана.

А на завяршэнне была



Вадзім Вераб'ёў нарадзіўся 29 ліпеня 1964 года ў г. Лідзе. У 1983 годзе закончыў Бабруйскую мастацкую вучэльню, а ў 1992 годзе - Акадэмію мастацтваў. Скульптар-педагог. Працуе мастаком-канструктарам на Лідскім ліцейна-механічным заводзе. Скульптуры Вадзіма Вераб'ёва ўстаноўлены ў Беларусі, Германіі, Францыі.



Уладзімір Васько нарадзіўся ў вёсцы Лінічанка Шчучынскага раёна. Працаваў у рэдакцыі "Лідскай газеты" з 1972 па 2000 г. Жыве ў Лідзе. Сябар Саюза беларускіх пісьменнікаў.

Друкаваўся ў газетах, часопісах, калектыўных зборніках паэзіі, публікаваў празаічныя творы і ўспаміны. Аўтар паэтычных кніг "Правасветнасць" (1981), "На схілах берагоў" (1997), "Кругаворот жыцця" (2011).



прэзентавана новая кніга Уладзіміра Васько "Лясная рапсодыя". Аўтар трох паэтычных кніг парадаваў чытачоў зборнікам прозы з аповесці, якая дала назву кнізе, а таксама апавяданняў і ўспамінаў.

На імпрэзу прыйшлі лідскія літаратары, аматары прыгожага пісьменства. Парадаваў прысутных сваім майстэрствам слынным лідскім бард Сяргук Чарняк.

Рыхтавалі імпрэзу супрацоўнікі Лідскага музея Анастасія Каладзяжная, Алеся Хітрун і Тацяна Нікіфарова.

Наш кар.

**НАРОДНЫ ЖУРНАЛІСТ 2013**  
*Зробім лепш!*

Чакаем тэкст, фотарэпартаж, відэа, аўдыё, блёг пра мясцовыя праблемы

Усе працы зьявяцца ў інтэрнэце і ў мэдыях

Пераможцы атрымаюць свае тэксты друкам і заахвочвальныя прызы.

Запрашайце экспертаў, яны прыедуць Вам дапамагчы

**Народны журналіст**

Падача працаў – да 10 верасня  
[www.narodny.by](http://www.narodny.by)

**ЗРОБИМ ЛЕПШ!**





## Магілёўскія ўлады за беларускую мову



Старшыні  
грамадскага аб'яднання  
"Таварыства беларускай мовы  
імя Францішка Скарыны"  
Трусаву А.

Магілёўскі гарадскі выканаўчы камітэт, разгледзеўшы Ваш зварот, паведамляе наступнае. Ва ўстановах аддзела культуры гарвыканкама праводзіцца сістэматычная работа па папулярнасьці беларускай мовы, твораў класічнай і сучаснай літаратуры, традыцыйнай народнай спадчыны.

Беларуская мова выкарыстоўваецца ва ўсіх сферах бібліятэчнай дзейнасьці: выступленьнях на вытворчых нарадах, семінарах, пры правядзеньні масавых мерапрыемстваў, распрацоўцы метадычных матэрыялаў, афармленьні нагляднай рэкламы беларускай літаратуры.

У 2013 годзе на базе бібліятэкі, у мэтах папулярнасьці творчасці беларускіх пісьмнікаў і паэтаў, будуць рэалізаваны бібліятэчныя мэталы праграммы, віртуальныя праекты, цыклы бібліятэчных аглядаў літаратуры. Запланаваны сустрэчы з беларускімі аўтарамі В. Тарасевіч, Г. Марчуком, С. Тракіменкам, у электроннай і друкаванай форме будзе створаны бібліятрансформер, прысьвечаны жыццю і творчасці Я. Маўра, буклеты серыі "Пісьменнікі-юбіляры".

На працягу года прадоўжыцца работа аматарскіх аб'яднанняў, спрыяючых набыванню ведаў па беларускай культуры і гісторыі: клуба аматараў гісторыі Магілёва "Магіляўчане", гісторыка-краязнаўчага факультатыва "Спадчына", прэс-гасцёўні "Рэха", клуба аматараў паэзіі "Под сенью муз", дзіцячай акадэміі "Юны магілёвец", арганізавана работа гісторыка-краязнаўчага факультатыва "Беларусам я завуюя, родным краем ганаруся".

Клубнымі ўстановамі культуры горада шмат увагі надаецца правядзеньню тэматычных мерапрыемстваў з выкарыстаннем сцэнарыяў распрацаваных на беларускай мове:

- тэатралізаванае свята "Каляда" - 7 студзеня 2013 г. у Пячэрскім леспарку;
- 22 студзеня ў Палацы культуры вобласці быў пастаўлены спектакль народнага тэатра Палаца культуры вобласці "Выйсце крыніц" па творах У. Караткевіча;
- 20 лютага 2013 г. - святочны канцэрт для ўдзельнікаў урачыстага схода прадстаўнікоў працоўных калектываў па выніках сацыяльна-эканамічнага развіцця г. Магілёва за 2012 год, з нагоды ўручэння гораду Магілёву сэртыфіката аб наданні статусу "Культурная сталіца Садружнасці - 2013 г.", які адбыўся ў Палацы культуры вобласці горада Магілёва;
- 2 сакавіка 2013 г. - тэатралізаванае прадстаўленне народнага клуба "Барысфен" УК "Магілёўскі гарадскі Цэнтр культуры і вольнага часу". Клуб займаецца вывучэннем гісторыі беларускага сярэднявечча, мовы, культуры адносінаў і ўкладу жыцця беларусаў;
- 15 сакавіка ва ўстанове культуры "Магілёўскі гарадскі Цэнтр культуры і вольнага часу" была праведзена акцыя "Мы - грамадзяне Беларусі", прысьвечаная Дню Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь;

- шэраг мерапрыемстваў міжнароднага фестываля духоўнай музыкі "Магутны Божа";
- мерапрыемствы ў рамках Свята горада (Фестываль сярэднявечнай культуры, фальклорнае свята ў этнаграфічнай вёсцы і г.д.);
- святочныя мерапрыемствы да Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь і г.д.

Усе канцэртныя і гульнёвыя праграмы на гарадскіх кірмашах, якія праходзяць у Магілёве, заўсёды праводзяцца на беларускай мове (каля 26 мерапрыемстваў).

З 2008 года вядзецца інтэграваная база дадзеных устаноў культуры г. Магілёва на беларускай мове.

У 2013 годзе ва ўстановах адукацыі працягваецца работа па папулярнасьці беларускай мовы. На аснове Нацыянальнай праграмы "Пралеска" ва ўстановах дашкольнай адукацыі праводзіцца работа па далучэнні дзяцей дашкольнага ўзросту да вытокаў беларускай мовы і культуры, штодзённая праводзіцца "газінкі" беларускай мовы.

Працягваецца ў 2013 годзе работа школьных і гімназічных гурткоў, клубаў, аб'яднанняў на беларускай мове, праводзіцца шэраг мерапрыемстваў, накіраваных на павышэнне прэстыжу беларускай мовы, шанаванне нацыянальнай культуры - штогадовыя тыдні, дэкады беларускай мовы і літаратуры, у межах якіх арганізаваны адкрытыя ўрокі, літаратурныя чытанні, конкурсы на лепшага чытальніка, іншыя пазакласныя мерапрыемствы. Праведзены мерапрыемствы да Міжнароднага дня роднай мовы, ідзе падрыхтоўка да святкавання Дня беларускага пісьменства. Забяспечана правядзенне інфармацыйных выхаваўчых гадзін на беларускай мове. На сайтах устаноў сярэдняй адукацыі размешчаны віртуальныя музеі гасцёўні.

У 2012/2013 навучальным годзе ў горадзе знаходзіцца 48 устаноў агульнай сярэдняй адукацыі (47 - з рускай мовай навучання, 1 - з беларускай і рускай мовай навучання), у дзяржаўнай установе СШ №1 г. Магілёва створаны адзін беларускамоўны клас. Інфармацыя аб паштовых адрасах устаноў размешчана на старонцы "Адукацыя" афіцыйнага сайта гарвыканкама (city.mogilov.by).

Тэхнічная падтрымка сайта Магілёўскага гарвыканкама ажыццяўляецца МГКУП "ЦГІС", асноўная стужка навін сайта перакладаецца на беларускамоўную мову. Зроблена беларускамоўная версія сайта ўстановы культуры "Музей гісторыі Магілёва". Прэміруюцца работнікі музея, якія выкарыстоўваюць беларускую мову ў сваёй працоўнай дзейнасці. Часткова па-беларуску вядзецца справаводства ўстановы. Планамерна праводзіцца мерапрыемствы па папулярнасьці беларускай мовы.

Справаводства ў гарвыканкаме рэгламентуецца інструкцыяй па арганізацыі і вядзенню справаводства ў Магілёўскім гарадскім выканаўчым камітэце і яго структурных падраздзяленнях, зацвержанай рашэннем гарвыканкама ад 20.05.2008 №10-31 (далей - Інструкцыя), адпаведна Інструкцыі справаводства вядзецца на рускай альбо на беларускай мове.

Магілёўскі гарвыканкам разгледзіць канструктыўныя грамадскія ініцыятывы і прапановы, накіраваныя на пашырэнне выкарыстання і папулярнасьці роднай мовы.

Адпаведна артыкулу 17 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, дзяржаўнымі мовамі ў нашай краіне з'яўляюцца руская і беларуская мовы. Гарвыканкам не ўпаўнаважаны загадваць уладальнікам рэкламных банераў і інфармацыйных шыльдаў, на якой з дзяржаўных моў рэкламаваць свае паслугі, таму прыняць меры да таго, каб вуліцы Магілёва ў адзіны момант набылі беларускамоўнае гучанне, не з'яўляюцца магчымым.

У выпадку нягоды з дадзеным адказам Вы маеце права абскардзіць яго ў судовым парадку. Намеснік старшыні  
Магілёўскага гарадскога выканаўчага камітэта М.У. Міхаленя.

## "ПрайдзіСвет" у Магілёве

19 жніўня ў Магілёве адбылася прэзентацыя інтэрнэт-часопіса перакладной літаратуры "ПрайдзіСвет" і кнігі "Маска Чырвонае Смерці" (пераклады твораў Э.А. По, выйшла ў 2011 годзе), "Злачынства, сэр!" (зборнік дэтэктыўнага аповядання, які выйшаў сёлета). У горад завіталі перакладчыцы, якія працуюць над інтэрнэт-часопісам - Алеся Башарымава, Кацярына Маціеўская і Ганна Янкута. Гэта была змястоўная размова пра творчасць Эдгара По - амерыканскага пісьменніка-рамантыка, паэта і разам з тым пачынальніка дэтэктыўнага жанру, гаворка ішла і пра сам гэты жанр, а таксама пра асаблівасці пе-



реракладчыцкай працы. Пачулі і пераклады шведскіх казак, зробленыя Алесяй Башарымавай.

А 22 жніўня адбыўся чарговы гурток беларускай мовы, у гэты раз на магілёўскай Замкавай гары (у парку Горкага). На жаль, не абышлося без сумнай ноты: хвілінаю

маўчання ўшанавалі памяць паэта і барда Ігара Сімбірова. Узгадалі ранейшых і сучасных паэтаў Беларусі і Магілёўшчыны, заслухалі вершы Тамары Аўсянікавай, Таццяны Барысік, Яніны Асіпцовай, Аляксея Карпенкі.

Аляксей Карпенка.  
Фота Надзеі Бацілавай.

## У Менску з'явіцца каледж тэалогіі

Упаўнаважаны па справах рэлігіі і нацыянальнасцяў Леанід Гуляка ўручыў Мітрапаліту Менска-Магілёўскаму арцыбіскупу Тадэвушу Кандрусевічу пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі "Менскага тэалагічнага каледжа імя святога Яна Хрысціцеля", паведамляе партал catholic.by.

Духоўная навучальная ўстанова Менска-Магілёўскай архідыяцэзіі заснавана мітрапалітам на базе "Цэнтра падрыхтоўкі катэхэтаў". Дырэктарам каледжа прызначаны ксёндз доктар Ян Крэміс.

У каледжы можна будзе атрымаць веды ў галіне тэалогіі, філасофіі, катэхізацыі, біблістыкі, літургіі, гісторыі, ка-



сцельнага права, дабрачын- гійных сродкаў масавай каму-насці, сямейнага жыцця, рэлі-нікацыі.

## 17 школаў на Беласточчыне атрымалі беларускі "Лемантар"



17 школаў на Беласточчыне атрымалі "Лемантар" аўтарства настаўніцы беларускай мовы пачатковай школы №4 у Беластоку Аліны Ваўранюк.

Новы падручнік беларускай мовы для 2-га класа пачатковай школы надрукаваны тыражом у паўтары тысячы экзэмпляраў. Для вучняў ён бясплатны, - паведаміла Агнешка Куць з аддзела адукацыі ў Беластоку.

"Лемантар" надрукаваны за сродкі Міністэрства адукацыі Польшчы і для вучняў - бясплатны, згодна з паштовай пра навучанне на мове

нацыянальнай меншасці. Унёсак у Міністэрства адукацыі Польшчы падало Аб'яднанне бацькоў у карысць дзяцей, якія вывучаюць беларускую мову "АБ-БА".

Аліна Ваўранюк выказвае падзяку мастаку-ілюстратару "Лемантара" Міраславу Здрайкоўскаму і тэхнічнаму рэдактару Адаму Паўлоўскаму, а таксама ўсім, хто спрычыніўся да стварэння падручніка. Добрым дататкам да падручнікаў стануць дыскі з беларускімі песнямі ў выкананні дзяцей.

Радзій Рацяў.

### 7 верасня (субота)

у межах кампаніі "Будзьма" адбудзецца прэзентацыя кнігі  
**Алега Трусавы "Невядомая нам краіна"**  
У прэзентацыі бярэ ўдзел Станіслаў Суднік,  
галоўны рэдактар газеты "Наша слова" і часопіса "Лідскі летапісец".  
Пачатак - 15.00 гадзін. Румянцава, 13. Уваход вольны.

### 16 верасня (панядзелак)

у межах кампаніі "Будзьма" адбудуцца заняткі гістарычнай школы  
з **Алегам Трусавым "Гісторыя ў падзеях і малюнках"**  
Пачатак - 18.00 гадзін. Румянцава, 13. Уваход вольны.





Ясь Драўніцкі


(Працяг. Пачатак у папярэднім нумары.)

У 1884 годзе бацькі запісалі яе навучэнкай згаданага пансіёна. Адпраўляць на вучобу адзіную дзевяцігадовую дзяўчынку адну без дароўных бацькі не рызыкавалі. Тым больш, што Гелена з дзяцінства вызначалася прыроджанай гордасцю, нястрымнай імкліваасцю, імпульсіўнасцю, азартам, схільнасцю да рызык, авантур і бяспечнасцю. З ёй паехаў у Кракаў бацька, каб быць апекай і спрыяць выхаванню дачкі. Прабыў у Кракаве з дачкой увесь час, пакуль яна вучылася. У 1892 годзе Гелена скончыла вучобу ў пансіёне з адзнакай. Акрамя адукацыі, якую давалі ў пансіёне, бацька прыкладаў намаганні выхаванню яе гарманічна развітай, шляхетнай, патрыятычнай. Ён наведваў з ёй тэатры, літаратурныя імпрэзы, выставы мастакоў, музеі, знаёміў з гістарычнымі помнікамі Кракава. Гелена, будучы ў Кракаве, мела магчымасць бачыць вялікіх людзей свайго часу: вучоных, артыстаў, мастакоў, якія не раз гасцявалі ў Альфрэда Ромера.

У знакамітым родзе Ромераў было 6 мастакоў-прафесіяналаў і яшчэ 11 таленавітых мастакоў-аматараў. Як яе дзядуля і бацька, Гелена мела прыроджаную здольнасць да выяўленчага мастацтва, добра малявала. Бацька заахвочваў гэтыя яе здольнасці і дапамагаў іх развіваць. У выніку яна намалявала некалькі карцін. Захаваліся яе работы "Партрэт Міхала Казіміра Ромера", "Кони на лузе", "Каровы ў бярозавым гаі", "Вуліца шкляроў у Вільні", "Пейзаж з трысцём", "Пейзаж", "Плошча і касцёл Усіх Святых у Вільні", "Палаткі на полі". У 1911 годзе выстаўляла свае эцюды і пейзажную карціну "Дарога ў лесе". Работы былі станюча ацэнены спецыялістамі.

#### Асветніцкая і грамадская дзейнасць

Адразу пасля вучобы Гелена, не гледзячы на пагрозу моцнага пакарання, маладая і поўная энергіі васьмнацігадовая патрыятычка, пачала прымаць актыўны ўдзел у адкрыцці бібліятэкі, чытальняў, у арганізацыі тэатраў і народных прадстаўленняў. Яна прысвячала гэтай працы ўсю сваю нявыкарыстаную энергію і срэдкі, якімі распараджалася. Яна імкнулася прынесці сваім землякам як мага больш карысці. У Камях адкрыла гарбацярню, якая служыла прыкрыц-



Гелена Ромер за кнігай. Мал. А. Ромера.

## Графіня Гелена Ромер-Ахянкоўская

### Малюнкі Гелены Ромер-Ахянкоўскай



Дарога ў лесе. Мал. Г. Ромер-Ахянкоўскай.



Кони на лузе. Мал. Г. Ромер-Ахянкоўскай.



Палаткі на полі. Мал. Г. Ромер-Ахянкоўскай.

цём асветніцкай работы. Там не толькі частаваліся гарбатай, але і вучыліся непісьменныя дарослыя, пазычаліся і прадаваліся кніжкі, распаўсюджваліся часопісы і календары. Яшчэ яна арганізавала 5 перасоўных бібліятэк: у Каралінове, Камях, Кабыльніку (зараз Нарач), Свіры, Лынтупах і Вішневе.

Глыбока перакананая, што адным са шляхоў да куль-



Партрэт Міхала Казіміра Ромера. Мал. Г. Ромер-Ахянкоўскай.

турнага і эканамічнага ўздыху краіны з'яўляецца асвета народа, занялася пашырэннем асветы сярод сялян Камайшчыны. За свой кошт адкрыла тры школы: у Камях, Канябічах і Каралінове, у якіх займалася па 50-60 вучняў. Школы працавалі таёмна, бо царскія ўлады не дазвалялі адкрываць прыватныя школы. Заняткі ў Караліноўскай школе вяла

сама.

У 1897 годзе памёр яе бацька. Гелена ўзяла на сябе клопат па гаспадарцы, пачала прыводзіць у парадак багатую творчую спадчыну бацькі, але не забывалася дбаць пра асвету народа. У час працы ў школе Гелена адчула недахоп папулярнага прыродазнаўчага падручніка. Каб выправіць становішча, маладая аўтарка напісала і выдала для школ падручнік па геаграфіі (1905) пад назвай "Што ёсць на небе і на зямлі". Падручнік аказаўся вельмі ўдалым, яго да 1926 года перавыдавалі восем разоў накладам па некалькі тысяч экзэмпляраў.

Гелена Ромер-Ахянкоўская была камунікабельным чалавекам, свабодна размаўляла на простай (беларускай), польскай, расійскай, нямецкай і французскай мовах. Гэта дазваляла ёй не толькі вывучаць жыццё мясцовага люду і кантактаваць з ім, але і здабываць веды ў Еўропе, каб потым прымяняць іх на карысць сваіх землякоў. Асвета ў царскай Расіі не вызначалася прагрэсіўнасцю, а ў адносінах да далучаных губерняў насіла непрыкрыты русіфікатарскі характар. З мэтай вывучэння замежнага педагагічнага досведу і ўдасканалення сваіх педагагічных ведаў Гелена выехала за мяжу. Два гады (1906-1908) вучылася ў школе вышэйшых сацыяльных навук (Ecole des Hautes Etudes Sociales пры вуліцы de la Sorbonne) у Францыі, дзе падрыхтавала педагагічнае даследаванне пра французскую сістэму адукацыі - "Szkola Batiniolska w Paryżu". Потым вучылася ў Бельгіі. У час вучобы ў Бельгіі ўніверсітэце напісала курсавую работу на тэму: "Immigration allemands en Russie et en Pologne" ("Нямецкая іміграцыя ў Польшчу і Расію"). У выніку ў філіяле журналістыкі і грамадскіх навук атрымала дыплом, які даваў права займацца журналісцкай дзейнасцю. З замежжа пастаянна дасылала допісы ў газету "Віленскі кур'ер", таксама змяшчала публіцыстычныя матэрыялы, вершы і навелы ў іншых перыядычных выданнях.

З 1912 года Гелена Ромер прымала актыўны ўдзел у арганізацыі і падтрымцы "Незалежнай польскай вайскавай арганізацыі". У гэты час пазнаёмілася з Ю. Пілсудскім, які зрабіў на маладую актывістку вялікае ўражанне. Яна раздзяляла яго ідэю незалежнасці ад Расійскай імперыі, не толькі прапагандавала яе, але выконвала розныя даручэнні: захоўвала і перавозіла зброю, карэспандэнцыю, грашовыя складкі. У мемуарах яна з цеплынёй успамінала Ю. Пілсудскага: "Пілсудскаму была вернай з той хвіліны..., калі заглянула яму ў нашы ліцвінскія вочы... Ён нагадаў мне дзядулю і бацьку, што сосьці найдаражэйшае і найглыбейшае. Святыя справы і мары майго жыцця, тыя,

у якіх выхавалася. Не штурхалася да яго дзеля славы ці кар'еры, як другія, але служыла яго ідэі, не вагаючыся, няўхільна і беспаваротна".

Першая сусветная вайна застала яе ў Каралінове. Нямецкія ўлады дазвалялі на акупаваных тэрыторыях адкрываць нацыянальныя школы. Ромер-Ахянкоўская адкрыла чатыры школы, у тым ліку ў Каралінове і Камях. У гэтых школах, акрамя свецкіх дысцыплін, кожны тыдзень праводзіліся ўрокі рэлігіі (катэхізіс, святая гісторыя, касцельныя абрады) і спевы, дзе поруч з народнымі песнямі дзеці вывучалі і рэлігійны спеў. Арганізавала ў наваколлі бібліятэкі, аказвала санітарна-медыцынскую дапамогу і забеспячэнне людзей харчаваннем, бо ў наваколлі 10 км ад фронту панаваў голад. Па прычыне голаду пасылала дакладныя запіскі, рапартаў у Варшаву, у швейцарскія газеты з просьбай аказаць дапамогу галадаючым.

У 1915-1916 гадах у Вільні выкладала гісторыю Польшчы на папулярных рамесніцкіх курсах Зыгмунта На-

сярод сялянскіх дзяцей: напісала некалькі папулярных п'есак, у тым ліку "Камедыю для дзяцей вершам". У 1919 годзе пачала працаваць у газеце "Наш край", дзе вяла вельмі важны мясцовы аддзел.

У пасляваенны час на змену рускім "мураўёўцам" адбыўся наплыў у Крэсы Усходнія (так палякі называлі Віленшчыну) прышлых людзей з Польшчы, якія кішэлі ўсюды, але нічога не ведалі пра традыцыі і мінулае Віленшчыны. Гэты "наплывовы элемент" быў чужым для карэнных жыхароў краю. З імі красовым інтэлігентам прыйшлося весці барацьбу. Свае адносіны да "наплывовага элементу" Гелена выразіла катэгарычна: "Пазбыліся Мураўёва, пазбудземся і іх подлых". Письменніцу заўсёды выводзілі з цярдзення, раздражнялі асобы, якія вылучаліся недахопам патрыятызму, які яна пры ацэнцы людзей ставіла на першае месца. Гелена Ромер-Ахянкоўская на працягу 20 гадоў змагалася супраць польскіх асімілятараў. давала належны адпор журналістам, якія змяшчалі некарэктныя публікацыі ў адносінах да красавякаў (беларусаў). Гэтае змаганне прынесла ёй шчасце і шмат горычы. "Пераканалася, што належу да асоб,



Гелена Ромер-Ахянкоўская і Людвік Абрамовіч, галоўны рэдактар "Віленскага агляду". Фота А. Юраішвіца, 1920.

градскага, а ў Народным універсітэце імя А. Міцкевіча навучала польскай мове малапісьменных дарослых. У канцы 1916 года паехала ў Варшаву, дзе працавала ў "Гуртку полек", ладзіла бібліятэкі, займалася раздачай ежы для галадаючых, супрацоўнічала з Чырвоным Крыжам. Дасылала допісы ў "Глостраваны тыгоднік", "Свет", "Плюшч" і іншыя, прымала гарачы ўдзел у палітычным жыцці, бяззменна стоячы на баку Ю. Пілсудскага, ездзіла некалькі разоў у Вільню з поштай і паперамі ПАВ (Польская Арганізацыя Вайскавая), паспяхова пераадолюючы кантроль палявой нямецкай ваеннай паліцыі.

Восенню 1917 года яна вярнулася ў Каралінова і зноў узялася за пашырэнне асветы

якім нічога дарма не прыходзіць, якія нічога не выйграюць, выпадакова на латарэі жыцця, а маюць толькі тое, што здобудуць працай", - пісала яна пазней.

14 ліпеня 1920 года бальшавікі ў Вільні арыштавалі Гелену Ромер-Ахянкоўскую, рыхталі расправу. Толькі дзякуючы заступніцтву літоўцаў Міхала Біржышкі і А. Аляксавічуса, яе адпусцілі, але вымушана была хавацца. Калі бальшавікі пакінулі Віленшчыну, Гелена Ромер-Ахянкоўская зноў пачала прымаць актыўны ўдзел у літаратурным і журналісцкім жыцці краю. У Вільні пачала выходзіць "Краёвая газета", у якой да 1923 года Гелена працавала сакратаром.

(Працяг у наст. нумары.)





Лена Глагоўская

Юзюк Фарботка - забыты фатаграфік

Калі я ў пачатку 90-ых гадоў зацікавілася Юзюком Фарботкам, вельмі мала пра яго было вядома. У пятым томе "Энцыклапедыі літаратуры і мастацтва Беларусі" (Мінск 1985) я знайшла біяграфічныя звесткі пра яго ў вельмі абмежаваным выглядзе, падпісаная Віталём Скалабанам. Было гэта і так шмат на той час - як для мяне - звестак. Пазнаёміўшыся падчас частых паездак у Беларусь з аўтарам біяграфіі Юзюка Фарботкі, шмат мы гадалі пра яго далейшы лёс, але ўсё гэта было тады бесперспектыўна. Юзюк Фарботка не аб'явіўся ў беларускай літаратуры міжваеннага часу, хача падчас І сусветнай вайны паказаўся як беларускі паэт, літаратурны крытык і грамадска-палітычны дзеяч. Першы верш апублікаваў у "Нашай Ніве" ў 1912 г. Наступныя публікаваліся таксама ў іншых беларускіх выданнях: "Лучынка", "Беларусь", "Вольная Беларусь", "Сьветач", "Беларускі Шлях", "Белорусское Эхо", "Школа і Культурна Савецкай Беларусі". У 1920 г. у Менску выйшла друкам яго кніга "Беларусь у песнях". Усё гэтыя звесткі можна прачытаць у беларускіх энцыклапедыях і даведніках: "Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі", "Беларускія пісьменнікі", у анталогіях літаратуры і гісторыі беларускай літаратуры. Вядома таксама, што Юзюк Фарботка перакладаў на беларускую мову фрагменты "Пана Тадэўша" Адама Міцкевіча.

Біяграфічныя звесткі пра Юзюка Фарботку ў даведніках адносіліся перад усім да канца І сусветнай вайны. Наконт далейшага яго жыцця ставіліся адны пытальнікі або прыводзіліся ўскосныя звесткі: "пагодле ўскосных звестак жыў у Польшчы, займаўся навуковай дзейнасцю". Год смерці падаваўся з пытальным знакам - 1945 (?), паясняючы, што: "месяца і дакладна дата яго сэрці не ўстаноўлена". Непрысутнасць пасля І сусветнай вайны так актыўнага прадстаўніка беларускага нацыянальнага і літаратурнага руху доўга не давала мне спакою. У пошуках на архівах і бібліятэках удалося ўдакладніць яго біяграфію таксама з перыяду І сусветнай вайны, напрыклад яго заангажаванне і ўдзел у дыпламатычнай місіі Беларускай Народнай Рэспублікі (сакратар), якая вясной 1918 г. вяла перамовы ў Кіеве з уладамі Украінскай Народнай Рэспублікі.

У 1918 г. Юзюк Фарботка пісаў пра беларускую паэзію часоў вайны ў кіеўскай газеце "Беларускае Эхо", а пазней у 1919 г. у Менску ў часопісе "Школа і Культурна Савецкай Беларусі". Калі летам 1919 г. палякі занялі Менск, Юзюк Фарботка быў адміністратарам беларускага тэатра - да 20 лютага 1920 г. Іграў таксама ў ім як актёр побач з Францішкам Аляхновічам, Флар'янам Ждановічам, Стэфановічам, Злотнікавым, Верай Тара-

сік, Верасам і Бравічам, м. інш. у спектаклі "На Антокалі" Францішка Аляхновіча, які быў тады дырэктарам тэатра. Умовы развіцця тэатра тады былі даволі складанымі: польская цензура абмяжоўвала рэпертуар, не хапала фінансавых сродкаў, спектаклі можна было паказаць толькі ў буднія дні, паколькі нядзелі і святы былі прызначаны для польскага тэатра. Ці сталіся яны прычынай адмаўлення Юзюка Фарботкі ад адміністравання тэатра, ці можа нейкія іншыя? У лісце ў рэдакцыю газеты "Беларусь" абвясчаў пра сваю пастанову: "Паважаны пане рэдактар! У звязку з тым што да мяне часта звяртаюцца па выясненні аб Беларускай Тэатры, лічучы мяне за адміністратара Тэатра, маю гонар прасіць Вас надрукаваць у Паважанай Вашай газеце ліст агульнага ведаму, што ад 20 лютага г.г. не лічуся адміністратарам Беларускага Тэатра і ніякіх супольных адміністратарстваў праў не маю. Іншыя газеты прашу надрукаваць. З вялікай пашанай Я. Фарботка". Магчыма гэтым лістом Юзюк Фарботка скончыў сваю прыгоду з беларускім рухам. З пасведчання, выдадзенага 26 красавіка 1922 г. Універсітэтам Стэфана Баторыя ў Вільні вынікае, што ў летнім семестры 1919-1920 г. распачаў навуку на Матэматыка-прыродазнаўчым факультэце.

У 1920 г. у Менску была выдадзена літаратурна-навуковая кніга (95 старонак) Юзюка Фарботкі "Беларусь у песнях". Літаратурна-гістарычны нарыс". Аўтар ва ўступе да яго пісаў: "Хочучы азнаёміць нашае грамадзянства, а асабліва моладзь, закінутую сваёю доляю на чужыну і адарваную, дзякуючы гістарычным абставінам ад родных хат, лясоў і поля, але ўсёю душою адданую свайму роднаму краю і народу, з тым абразом, які павінен быць ёй найдаражэйшым і найхарашэйшым, з абразом які выяўляе сабою ўсё, што толькі можа быць мілым у сваёй Бацькаўшчыне, мы пачалі на старонках Кіеўскае газеты "Беларускае Эхо" друкаваць свой студыйм беларускае новае літаратуры. Гэты студыйм і ёсць той абраз, які, складаючыся з рознакалёрных і рознатонных асколкаў новае беларускае паэзіі, паэзіі першых беларускіх песняроў, можна назваць "Беларуссю ў песнях". На жаль артыкул друкам дакончыць не ўдалося. Цяпер, карыстаючыся з маёмасці вытупіць яго друкам у асобнай кніжцы, мы, перагледзеўшы і паправіўшы ўвесь матар'ял, згладзіўшы тую аднабокавасць і дапоўніўшы новымі адзеламі-этапамі аж да апошніх часоў, выпускаем у свет сваю скромную працу не толькі для моладзі, закінутае на чужыну, але ў першы чарод для грамадзянства, жыву-

чага на самой тэрыторыі Беларусі". Кніга складаецца з васьмі частак, зложаных храналагічна. Прадстаўлена ў ёй развіццё беларускай літаратуры да І сусветнай вайны і падчас яе трывання. Юзюк Фарботка апрача аналізу беларускага літаратурнага руху ў кнігу ўключыў вершы розных аўтараў. Гэтая кніга да нядаўна была апошнім вядомым фактам з яго жыцця.

"Супярэчныя звесткі" пра далейшы лёс Юзюка Фарботкі пачалі высвятляцца зусім выпадкова. 14 снежня 1992 г. у Гданьскай галерэі фатаграфіі, дзякуючы намаганням яе кіраўніка Стэфана Філяровіча, адкрылася выстаўка "Віленскія працы" ("Prace wileńskie") Баляслава і Эдмунда Зданоўскіх. Гэтыя вядомыя фатаграфы пасля І сусветнай вайны прыехалі ў Гданьск і далей займаліся фатаграфіяй. Іх даваенныя працы захаваліся ў архіве іх дачкі Альдоны, якая пражывала ў Эльблонгу. На вяртанні ў 1992 г. знайшліся перад усім фатаграфіі, на якіх прадстаўлена даваенная Вільня. Сярод іншых знайшоўся таксама партрэтны здымак Максіма Танка. Паэт успамінаў Зданоўскіх у сваіх "Картках з каляндара". На адным з выставачных здымкаў прадстаўлены былі сябры "Віленскага фотаклуба". Паводле апісання здымка, адным з іх быў Юзюк Фарботка. І гэта быў першы след у пошуках далейшага лёсу нашаніўскага паэта. Нажаль, ніхто з прысутных на адкрыцці выстаўкі нічога не ведаў пра Юзюка Фарботку. Дачка Зданоўскіх успомніла толькі пра вершаваны "Спісак сяброў Віленскага Фотаклуба" (на 1 сакавіка 1937 г.), захаваны ў бацькоўскім архіве, які канчаўся вельмі перспектыўна для пошукаў:

"Liste ulozyl ten, co Przyptione latka kazda zwrotka, A nazywa sie ... Farbotko".


Пасля ўспомненнай выстаўкі калекцыя здымкаў Зданоўскіх трапіла ў Нацыянальную бібліятэку ў Варшаве. Атрыманы ад Стэфана Філяровіча тэлефоны і адрасы сем'яў (дзяцей) былых сяброў Віленскага фотаклуба (Уладзіміра Крукоўскага, Зыгмунта Вжэсьнёўскага, Яна Місевича) не дапамаглі ў пошуках - прозвішча Фарботкі было ім невядомае, а іх бацькоў даўно ўжо не было ў жывых.

Чарговую надзею прынесла выстаўка "У крузе Віленскага фотаклуба і Польскага фотаклуба. Вайцех Буйко (1882 - пасля 1941 г.)", сарганізаваная ў красавіку 1997 г. у Музеі гісторыі фатаграфіі ў Кракаве. У каталогу выдадзеным з гэтай нагоды знайшліся фрагменты з польскіх даваенных фатаграфічных часопісаў ("Fotograf Polski", "Polski Przegląd Fotograficzny"), у якіх упамінаўся Вайцех

Буйко, выбраны ў 1929 г. на старшыню Віленскага таварыства аматараў фатаграфіі. Тады ж скарбнікам у ім стаўся Юзюк Фарботка. Гэтая звестка стала падказкай, каб перагледзець успомненныя часопісы і пры нагодзе скантактавацца з успомненым кракаўскім музеем.

У 1998 г. на Ягелонскім універсітэце пачала вучыцца мая дачка Агата. Ёй прышлося скантактавацца з Музеем гісторыі фатаграфіі. А я ў міжчасе перагледзела ў Гданьскай галерэі фатаграфіі "Przegląd Fotograficzny", "Almanach Fotografiki Wilenskiej" (1931), "Almanach Fotografiki Polskiej" (1934 і 1937), каталогі даваенных міжнародных фатаграфічных выставак, якія падарыла сям'я Зданоўскіх. Аказаліся яны вельмі багатай крыніцай інфармацыі пра Юзюка Фарботку і яго дзейнасць у галіне мастацкай фатаграфіі. Знайшліся ў іх рэпрадукцыі фатаграфіяў Юзюка Фарботкі: "Pustkowie" ("Пустэжы"), "Stary młyn" ("Стары млын"), "Fale Bałtyku" ("Балтыйскія хвалі"), "Rybacy" ("Рыбакі"), "Koronka" ("Каронка"), "Ster" ("Стырно"). На адным са здымкаў Юзюка Фарботкі пазначана і ягоная навуковая ступень доктара - кандыдата навук (dr Jozef Farbotko). Так зусім нечакана паявілася новая звестка, якой не паяснілі вышэй успомненыя часопісы. Юзюк Фарботка нечакана аб'явіўся як апантанты аматар мастацкай фатаграфіі. Быў адным з заснавальнікаў успомненага вышэй Віленскага фотаклуба. У хроніцы фотаклуба запісаўся як яго скарбнік, удзельнік шматлікіх агульнапольскіх і міжнародных фатаграфічных выставак і конкурсаў. Скарбнікам быў праўдападобна да 1938 г., калі заступіў яго на гэтай пасадзе Вайцех Буйко. У 1938 г. у конкурсе "Прыгажосць Вільні і Віленшчыны" ("Piekno Wilna i Wilenszczyzny") Юзюк Фарботка за здымак "Рыбак з Зялёных азёраў" "Rybak z Zielonych Jezior" атрымаў 20-ую ўзнагароду (на 127 прысланых прац) - гадавую падпіску на часопіс "Przegląd Fotograficzny".

Старшынем Віленскага фотаклуба быў вядомы фатограф Ян Булгак. З яго ініцыятывы зімой 1927 г. заснавалася гэтая элітная сяброўская арганізацыя. Ян Булгак успамінаў, што заснавальнікам было само жыццё: "Паўстаў не заўважна і цішком, без праграм і ўзору, узнік самадзейна, як натуральнае і канчатковае наступства стасункаў некалькіх чалавек, збліжаных супольнымі зацікаўленнямі. (...) Пачалося з таго, што той той, то гэты з незнаёмых мне людзей ў той час віленскіх аматараў фатаграфіі прыходзіў да мяне з негатывамі або адбіткамі ў кішэні на крытыку або параду. Звыклі да таго часу да поўнай самотнасці ў маёй працы, я прымаў тых



Ян Булгак

гасцей з распасцёртымі рукамі і ахвотна дзяліўся тым, чым хата была багата. Неўзабаве я з вялікім задавальненнем пераканаўся, што таварыскасць у працы ёсць не замена каштоўная і надае ёй новыя якасці; што стварае яна пэўную атмасферу з'яднанасці, у якой працуецца шпарчэй і больш прадуктыўна. З часам, калі я заўважыў, што гэтыя мілыя пасядзелкі забіраюць у мяне больш часу, чым яго меў у распараджэнні, і калі колькасць таварышаў фатаграфічнай катэгорыі павялічылася, я прыйшоў да думкі ўрэгуляваць тую справу з двухбаковай карысцю. Я прапанаваў сваім новым знаёмым, што заміж таго, каб выспеўшы дуэты, у якіх першы голас быў заўжды нязменны, папрабаваць стварыць аркестр. Маючы досыць вялікую бібліятэку і падборку спецыяльных выданняў, параў, каб усе збіраліся ў мяне раз на тыдзень у аднаведныя вярчэрні гадзіны, пасля працы. Такім чынам узніклі "Чацвяргі" фотаклуба, на якія паміж 9 і 12 вечара сходзілася спачатку па некалькі, а потым больш за дзесяць чалавек. Назва Віленскага фотаклуба знайшлася на хоуд сама, а напісаны статут быў зрэдагаваны з аднаго адзінага параграфу, які абвясчаў, што наступныя сябры фотаклуба могуць прымацца ныйначай, як аднаасалосна. Мела гэта за мэту ўтрыманне ў таварыства паважнага мастацкага ўзроўню і цеснай таварыскай салідарнасці. (...) Паспехам (...) мы абавязаны не толькі апантанай і руплівай дзейнасці ўсіх сяброў, якім тут належыць аддаць даніну, але перад усім - сапраўды бяспрыкладнай ахвярнай, руплівай і кампетэнтнай працы двух стаўноў Таварыства ВФ - сакратара пана Казіміра Лявевіча і скарбнікі пана Юзафа Фарботкі, працы, якая заслугоўвае найвышэйшага прызнання і ўдзячнасці ўсёй віленскай фатаграфічнай супольнасці. Смела можна гаварыць, што без поўнай самааддачы тых двух чалавек не здолелі б здзейсніць такі паважны колькасцю і якасцю лік спраў, не хочучы і не могучы разабрацца, на рахунак якая таварыства належана запісаць тую або іншую пазіцыю, паколькі ўсе былі абавязаны сваім існаваннем заў-

сёды тым самым асобам, якія толькі выступалі то як сябры ТВФ, то як сябры фотаклуба."

У гадавой справаздачы, мабыць зложанай Юзюком Фарботкам, апісваліся сябры фотаклуба і іх працы. Адна са зваротак прысвечаная Юзюку Фарботку:

"У Фарботкі - рыбак, хваля, дубок, пясок, кавалак неба. Ну квіты, і больш дэталю называць тут без патрэбы."

Рыбак, хваля, дубок, пясок, кавалак неба - гэта асноўны лейтматывы яго здымкаў. "Квіты" (квітанцыі) адносіцца да яго пасады сакратара ў Віленскім фотаклубе. Юзюк Фарботка пісаў пра дзейнасць фотаклуба ў часопісе "Przegląd Fotograficzny" ("Фатаграфічны агляд"), які выдаваўся з 1935 г. Гадавая справаздача яго аўтарства была апублікаваная ў снежанскім нумары: "2. XII адбыўся чарговы сход сяброў ФКВ, на якім апрача размовы пра найіпільнейшыя бягучыя справы, была зроблена ацэнка працы згодна з пар. 11 Статуту. Сход, які апошні ў гэтым годзе, завяршае цыкл гадавога даробку ўсяго фотаклуба. Варта падаць хоць каротка склад прац абвешчаных для ацэнкі на працягу 1935 г. Параграф 11 Статуту ФКВ гаворыць, што да абавязкаў сябра ФКВ, м. ін. належыць: 1) прадстаўленне для ацэнкі сходу не мени, як адной новай уласнай фатаграфічнай працы, якая б адпавядала мастацкаму ўзроўню аўтара; 2) зачытванне або прадстаўленне на пісьме тэарэтычнай працы з вобласці фатаграфікі ці эстэтыкі, або 3) вылата п'яці злотых у фонд ФКВ. Вышэй значаны парадак абавязковы для кожнага сябра фотаклуба на кожным месячным сходзе за выключэннем двух летніх месяцаў. У 1935 годзе на 10 сходах прадстаўлена 14 аўтарамі на грамадскую ацэнку агулам 213 прац, з якіх прызнаныя за добрыя 167 здымкаў. Акрамя таго прачытана некалькіх рэфэратаў. У траўні ФКВ разам з Клубам праўнікаў (юрыстаў) арганізаваў у Вільні выставу фотаработ намерлага ў гэтым годзе свайго сябра с.п. Станіслава Туровіча, а акрамя таго ў лістападзе г.г. арганізаваў 5-тыднёвы курс "Лейкі", на які хадзіла 35 слухачоў, акрамя сяброў клуба. ФКВ адсылаў свае падборкі на Міжнародны салон у Варшаве і на краёвыя выставы ў варшаўскім Захэнці ў траўні г.г. і ў Станіславоўе ў верасні г.г. Акрамя таго ФКВ зарганізаваў з выбараных прац сяброў "Вандроўную замежную папку", якую будзе адсылаць у асобныя фатаграфічныя асяродкі за мяжой. Першай спробай такога роду кантакту віленскіх фатаграфікаў з замежнымі будзе перасылка "Вандроўнай замежнай папкі" ФКВ, якая ўтрымоўвае, звыш сотні фотаработ, у Вену і ў Галандыю. ФКВ мае намер высылка свае "гадавыя папкі" ў фатаграфічны асяродкі краіны". (Працяг у наст. нумары.)



**Памёр мастак  
Арлен  
Кашкурэвіч**

26 жніўня ўвечары па-сяля цяжкай хваробы на 84-м годзе жыцця памёр вядомы мастак Арлен Кашкурэвіч.

У Арлена Кашкурэвіча засталіся два сыны - таксама мастакі Ігар і Тодар.

Арлен Кашкурэвіч - мастак-графік, народны мастак Беларусі, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі, заслужаны дзяч мастацтваў Рэспублікі Беларусь.

Ён нарадзіўся 15 верасня 1929 года. У вайну быў з бацькамі ў Расеі, у эвакуацыі.

У 1953 годзе скончыў Менскую мастацкую вучэльню. У 1959 - аддзяленне графікі Беларускага Дзяржаўнага тэатральна-мастацкага інстытута. Ад 1959 да 1969 выкладаў у гэтым інстытуце.

Працаваў у жанры станковай графікі, афармляў кнігі. Прафесар-візітатар ЕГУ.

Творчая біяграфія Арлена Кашкурэвіча ахоплівае цэлую эпоху. Менавіта ў аздобе гэтага мастака мы ведаем сотні кніг беларускіх і еўрапейскіх пісьменнікаў. Яскравую характарыстыку стылю гэтага мастака даў ягоны сябар Уладзімір Караткевіч: *"Даўно, яшчэ з самага пачатку, калі ён зрабіў ілюстрацыі да Халдоўра Лакнеса, - я зразумеў, што перад намі мастак суровы, паўночны. І, адначасова, беларускі, мяккі - калі можна гаварыць пра мяккасць нашага народу, - добры, наш"*.

А сам Арлен Кашкурэвіч гаварыў:

*- Заўсёды я быў дысідэнтам. Тое, што іншым здавалася ясным і светлым, для мяне было нечым трагічным. Я добра памятаю канец 30-х гадоў. Мая цётка працавала ў НКУС. Дзякуючы ёй, удалося ўратаваць бацьку, на якога быў данос... Але я ведаў, што стала з іншымі. І ўжо калі гэта ўсё прайшло, была "адліга", настала адносна стабільнасць, можна было ўжо не гэтак баяцца, ува мне заставалася адчуванне таго напярэдняга часу. Праз гэта і драматызм у маіх творах...*

... У 1982 годзе наша сямя атрымала кватэру ў раёне Кальварыі, а ўжо ў 1984 годзе мы з маці наведлі гэты гістарычны аб'ект і могілкі, якія займаюць тэрыторыю 14 гектараў. Да гісторыі Кальварыі звярталіся вядомыя асобы: Адам Мальдзіс, Віктар Жыбуль, Анатолий Грыцкевіч, Ала Сакалоўская, Вольга Бабкова, Адам Глобус, Алег Дзярновіч...

Кальварыйскія могілкі, якія налічваюць больш за 30000 пахаванняў, узніклі ў XVIII стагоддзі. Апошні бацаны мною помнік гэтага перыяду, на жаль, абрынуўся гадоў дзесяць таму...

З тых надмагілляў, што захаваліся да сённяшняга дня на Кальварыі, найстарэйшае належыць Юзэфе Амульскай, якая памерла 205 гадоў назад. Помнік знаходзіцца ў адносна добрым стане. Тут жа ў 1824 годзе пахавана яе сястра Тэафілія Амульска. Дакументаў па справах Кальварыі і яе гісторыі ў XVIII стагоддзі не захавалася. У сваёй кнізе "Кальварыя" Ала Сакалоўская піша, што могілкі былі заснаваны ў 1800 годзе на зямлі двараніна Васіля Макаровіча. Яго зямля была занята пад могілкі ў тым жа годзе, калі Васіль Макаровіч быў яшчэ малалеткам.

Межы могілак сцёртыя ў выніку таго, што яны ўвесь час пашыраліся і займалі сумежную зямлю, якая належала Макаровічу... Васіль Макаровіч 19 верасня 1823 г. прадаў гораду яшчэ 6056 кв. сажняў зямлі і дом пад багadzельню. Ён атрымаў у 1824 г. ад Гарадской Думы 5500 рублёў. У іншым прашэнні спадар Макаровіч скардзіўся, што яму не даплацілі грошы за 2764 сажні.

10 жніўня 1832 года духавенства звярнулася з пытаннем аб дадатковым адвядзенні зямлі пад каталіцкія могілкі - Кальварыю. Надворнаму радцу Багдановічу было даручана адмераць зямлю.

У 1827 годзе былі спробы адрамантаваць касцёл: пакрылі новы дах, аднавілі вежу, але гэтага хапіла не на доўга! У 1830 годзе драўляны касцёл быў разабраны. Яшчэ ў 1800 годзе ў гэты касцёл ксёндз-біскуп Дадэрка перавёў ксяндзоў-францішканцаў.

Епіскап і кавалер Ліпскі патрабаваў, каб дазволілі пабудаваць па-за межамі Менска на могілках замест драўлянага мураваны касцёл. Будова павінна была весціся за ахвяравання двараніна Паўлікоўскага, а сума ахвяраванняў складала 5000 рублёў. Духовная каністорыя адказала, што не супраць пабудовы касцёла. Трэба адзначыць, што не толькі касцёл, але і брама з'яўляюцца помнікамі архітэктуры XIX стагоддзя.

**Кальварыя  
(Гісторыя і сучаснасць)**

Аляксей Шалахоўскі

У 1899 годзе касцёл быў адрамантаваны. Кальварыйская плябанія, пабудаваная ў 1841 годзе, была адноўлена ў пачатку XX стагоддзя. У 1833 і 1866 гадах касцёл абкрадалі.

У 1990-я гады на Кальварыі адбылося некалькі актаў вандалізму. У 1995 годзе у ноч на Дзяды было разбурана каля 40 помнікаў як сучасных, так і старадаўніх.

У 30-я гады XX стагоддзя касцёл быў зачынены, а пасля вайны ў ім да 1980 г. размяшчаліся майстэрні аднаго вядомага скульптара. Прыблізна 35 гадоў людзі маліліся каля храма, і ў 1980 г. службы ў ім аднавіліся. Настаяцелем гэтага касцёла быў прызначаны ксёндз Ян Адамовіч.

Трэба адзначыць, што на Кальварыі ўражае не толькі касцёл, але і Кальварыйская брама - помнік Юзэфе Кабылінскай з роду Барташэвічаў, жонцы Юрыя Кабылінскага, які таксама пахаваны на Кальварыі.

Хто такі Юры Кабылінскі? Гэта адметная асоба ў культурным асяроддзі Менска першай паловы XIX стагоддзя. Ён меў чын калежскага асэсара, сябраваў са шматлікімі дзеячамі культуры, у тым ліку з Вінцэнтам Дуніным-Марцінкевічам. Літаратар уваквечыў яго ў "Вечарніках" і ў "Пінскай шляхце". Юры Кабылінскі - літаратар-аматар, таксама быў вядомы як здольны мастак, які займаўся рэстаўрацыяй старажытных абразоў. Адзін з іх - абраз Божай Маці - пасля аднаўлення Кабылінскі ахвяраваў Кафедральнаму касцёлу.

У XIX стагоддзі Кальварыя лічылася элітнымі каталіцкімі могілкамі. Тут спачываюць прадстаўнікі шматлікіх шляхецкіх родаў: Вайніловічы, Валіцкія, Ваньковічы, Віткевічы, Вярыгі-Дарэўскія, Горваты, Грыгаровічы, Доўнары, Кабылінскія, Камоцкія, Кярсноўскія, Ланеўскія, Лычкоўскія, Макаровічы, Навіцкія, Неслухоўскія, Паўлікоўскія, Паўлюці, Пішчалы, Храптовічы, Чараповічы, Эйсманты, Янушкевічы. У 1840 годзе тут жа была пахавана і Рэўт Ружа (мае продкі былі Рэўты з Лепельшчыны!)

Ёсць пахаванні мужа і жонкі Чачотаў. З таго ж роду - пахаваныя тут Віктар, Марцыяна, Валерыя, Канстанцыя, Марыя, Юзаф (калежскі асэ-

сар). Род жа Вайніловічаў (на пачатку XX ст. Эдвард Вайніловіч фундаваў будаўніцтва ў Менску Чырвонага касцёла) прадстаўлены на Кальварыі Антонам, Кацярынай, Анастассяй, Барбарай, Хрысцінай, Францішкай, Юзэфай, Юліяй.

Пад алтаром Кальварыйскага касцёла пахаваны Ян Дамель (1780-1840) - прафесар Віленскага ўніверсітэта, мастак, які ў 1822-1840 гг. жыў у Менску, памёр 18 (30) жніўня 1840 г. і пакінуў значны след у мастацтве Беларусі...

Ала Сакалоўская сцвярджае, што мастак пражыў 50 гадоў, але гэта не так: згодна з "Энцыклапедыяй гісторыі Беларусі", ён нарадзіўся ў 1780 г.

Трэба таксама адзначыць, што недалёка ад касцёла пахаваны прадстаўнікі роду Неслухоўскіх...

Янка Лучына - паэт-дэмакрат канца XIX стагоддзя. Яго творчасць вывучаюць у школе на ўроках беларускай літаратуры. У 1903 г. выйшаў яго пасмяротны зборнік "Вязанка". Неслухоўскі-Лучына збіраў беларускі фальклор, а запісы дасялаў П. В. Шэйну. Побач з пэтам пахаваны яго родныя, у адной магіле - бацька Люцян, а другая цяпер безыменная. Ёсць версія, што яна належыць маці Янкі Лучыны.

Ля цэнтральнай алеі могілак пахаваны Ян Баляслаў Луцкевіч (15 траўня 1831 г. - 4 верасня 1895 г.) - бацька вядомых дзеячаў беларускай гісторыі Івана і Антона Луцкевічаў. Луцкевіч быў прадстаўніком старадаўняга збяднелага беларускага шляхецкага роду герба "Навіна" (у XX ст. Антон Луцкевіч прыме псеўданім "Антон Навіна"). Сваёй зямлі Ян Баляслаў не меў. Ён вызначыўся тым, што браў удзел у Крымскай вайне (1854-1856 гг.).

Злева ад касцёла, за агароджай некалькі гадоў таму з'явіўся помнік, на які збірала грошы свядома грамадскасць. Гэта магіла Вацлава Іваноўскага (1880-1943), вучо-нага, грамадскага і палітычнага дзеяча, які поплеч з братамі Луцкевічамі стаяў ля вяткаў Беларускага Адраджэння.

Іваноўскі нарадзіўся на Лідчыне ў сям'і мясцовай шляхты. Скончыў Пецярбургскі тэхналагічны інстытут (1904), атрымаў ступень доктара тэх-

нічных навук. Быў прафесарам Варшаўскай Палітэхнікі і Віленскага ўніверсітэта...

Ён з'яўляецца заснавальнікам Беларускай рэвалюцыйнай грамады (1903) і Беларускай сацыялістычнай грамады (1905). Актыўна супрацоўнічаў з газетай "Наша Ніва", аўтар шматлікіх папулярных артыкулаў і брашур, а таксама першага беларускага ўніверсітэцкага курсу хіміі. У лістападзе 1941 г. немцы прызначылі Іваноўскага бургамістрам г. Менска. 6 снежня 1943 г. ён быў цяжка паранены і на наступны дзень памёр. Хавалі В. Іваноўскага прыватна ў сцянах. На цырымонію развітання з ім прыйшло каля 2000 чалавек.

На Кальварыі пахаваны некалькі дзясяткаў святароў, у тым ліку Ян Віткевіч - менскі біскуп, Юзаф Вявочкі - пробашч Менскай катэдры ў 1886-1887 гг., а таксама Фларыян Шыткевіч (ксёндз), Станіслаў Рудніцкі, Яцына Х. - вікарый менскай катэдры, пробашч Чырвонага касцёла, Людвіка Тэлічана (прадстаўляе цікавы род) і іншыя.

У 1967-1997 гг. могілкі былі зачынены для пахаванняў. У 80-я гг. XX ст. на пустым участку (0,5 га) у паўднёва-заходняй частцы могілак збіраліся пабудоваць кааператыву па вырабе помнікаў. Але ідэя не атрымала падтрымкі. Прыкладна ў той жа час, у 1980-я гг., у кагосцы з чынавенства ўзнікла ідэя знесці могілкі. Як сведчыць мой сябар, юрыст Алесь Яроменкаў, людзі, чые родныя знайшлі спачын на Кальварыі, даглядалі чужыя пахаванні, упрыгожвалі закінутыя магілы кветкамі, каб стварыць выгляд дапажыганасці!

У 1989-1990 гг. у Кальварыйскім касцёле служыў ксёндз Уладзіслаў Завальнюк, які шмат зрабіў для добраўпарадкавання тэрыторыі могілак.

У 1998 годзе на Кальварыі зноў пачалі хаваць нябожчыкаў. Адным з першых вядомых людзей Беларусі, пахаваных тут пасля адкрыцця, быў рэктар ўніверсітэта імя Сахарова прафесар Алесь Луцко. У тым жа годзе на Кальварыі знайшоў вечны спачын протапрасвітар, дэкан БГКЦ Ян Матусевіч (21 чэрвеня 1948 г. - 2 верасня 1998 г.). Побач ляжыць ягоная маці Анастасся Матусевіч (8 сакавіка 1915 г. - 8 снежня 1999 г.).

У 1999 годзе менавіта тут паўстаў неверагоднай прыгажосці помнік Машы Іньковай (18 кастрычніка 1983 г. - 30 траўня 1999 г.) - увасабленне памяці ўсіх ахвяр трагедыі на Нямізе. Недалёка ад гэтага помніка пахаваны Ядвіга Паўлаўна Навуменка (3 лютага 1929 г. - 28 сакавіка 2000 г.) і яе муж, славыты літаратар, народны пісьменнік Беларусі, акадэмік Іван Якаўлевіч Навуменка (16 лютага 1925 г. - 17 снежня 2006 г.). У калумбарыі (побач з цэнтральным уваходам) знаходзіцца урна з прахам іншага знакамітага літаратара - Алеся Асташонка (1 чэрвеня 1954 г. - 7 верасня 2004 г.). На Кальварыі пахавана і жонка Ніла Гілевіча - Ніна Іванаўна (3 чэрвеня 1931 г. - 24 ліпеня 2003 г.). Таксама Кальварыйскія могілкі сталі месцам апошняга прытулку для славацкага мастака з суполкі "Пагоня" Яўгена Сяргеявіча Куліка (31 кастрычніка 1937 г. - 12 студзеня 2002 г.) і для цудоўнага пэста, колішняга галоўнага рэдактара часопіса "Вожык" і штотыднёвай газеты "ЛіМ" Алеся Письмянкова (25 лютага 1957 г. - 23 красавіка 2004 г.)...

Помнік на магіле Вячаслава Уладзіміравіча Адамчыка зроблены на еўрапейскі манер. Гэты пісьменнік нарадзіўся 1 лістапада 1933 г., а памёр 5 жніўня 2001 г.

У 2005 годзе на Кальварыі быў пахаваны Алесь Пятровіч Траяноўскі (22 верасня 1925 г. - 2005). Ён працаваў галоўным рэдактарам часопіса "Мастацтва", быў сябрам Саюза журналістаў і вельмі таленавітым чалавекам.

У 1991-2008 гг. на Кальварыі служыў ксёндз Альберт Масальскі, які з 1994 г. з'яўляўся настаяцелем Кальварыйскага касцёла. Кс. Альберт нарадзіўся ў Менску 2 траўня 1932 г. у шляхетнай сям'і роду Масальскіх. Ахрысцілі яго ў Кальварыі ў 1936 г. Памёр святар 29 красавіка 2008 г.

У 2002 годзе на тэрыторыі Кальварыі, на магіле Балаша Ігара Анатолевіча (13 красавіка 1976 г. - 1 снежня 2002 г., сын вядомага інжынера-будаўніка) з'явілася капліца, абсаджаная рэдкімі і шыкоўнымі кветкамі. А ўвосень 2008 г., калі адзначалася 65-годдзе з часу ліквідацыі Мінскага гета, на вуліцы Прытыцкага, усутыч з могілкамі (за агароджай з заходняга боку), пабудавалі помнік 14 тысячам вязняў гета, знішчаным у 1941-1943 гг.

Вось такая багатая і загадкавая гісторыя Кальварыі! Аўтар выказвае падзяку Алесю Яроменкаву, Ільсусу Хусаінаву, Базылю Ермаловічу, а таксама даследчыцы Але Сакалоўскай.

**Рэдактар Станіслаў Вацлававіч Суднік****Рэдакцыйная калегія:**

Алена Анісім, Юрась Бабіч, Марыя Баравік, Вінцук Вячорка, Юрась Каласоўскі, Юлія Карчагіна, Леакадзія Мілаш, Максім Новік, Язэп Палубятка, Аляксей Пяткевіч, Уладзімір Содаль, Станіслаў Суднік, Павел Сцяцко, Алег Трусаў.

<http://nashaslova.mns.by/> <http://pawet.net/>  
<http://kamunikat.org/> <http://tbn-mova.by/>

**Аўтары цалкам адказныя за падбор і дакладнасць прыведзенай інфармацыі**

Газета надрукавана ў Лідскай друкарні. 231300, г. Ліда, вул. Ленінская, 23.  
Газета падпісана да друку 2.09.2013 г. у 10.00. Замова № 1749.  
Аб'ём 2 друкаваныя аркушы. Наклад 2000 асобнікаў.  
Падпісны індэкс: 63865.  
Кошт падпіскі: 1 мес. - 4450 руб., 3 мес. - 13350 руб.  
Кошт у розніцу: па дамоўленасці.

**Заснавальнік:**

ТБМ імя Францішка Скарыны.

Пасведчанне аб рэгістрацыі № 908 ад 18 снежня 2009 г. выдадзена Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

**Адрас рэдакцыі:**

231293, Лідскі р-н, в. Даліна.

Адрас для паштовых адпраўленняў: 231282, г. Ліда-2, п/с 7.

E-mail: naszaslova@tut.by